

«ПРАЦОЎНЫЯ» ЗАКОНЫ: ЁСЦЬ ПЫТАННІ?

Контракты, выпрабавальны тэрмін, гарантыя маладым спецыялістам, водпуск, тэрміны выплаты зарплаты, працоўны час і ўмовы працы, нарэшце, некаторыя асаблівасці новага Працоўнага кодэкса — усё гэта стане тэмай чарговай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам намесніка дырэктара дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Ірыны Фёдаруны ШЫЛЯ-ЕВАЙ. «Прамая лінія» пройдзе 14 лютага з 16.00 да 17.30 па тэлефонах: (8 017) 292 38 21 і 292 38 92.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



13 ЛЮТАГА 2008 г. СЕРАДА

№ 28 (26141)

Кошт 490 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«У БЕЛАРУСІ СМІ СУР'ЁЗНАГА ХАРАКТАРУ, ЯК І ЁСА ІДЭАЛОГІЯ, НЕ ПРЫВІТАЮЦЬ»

Днямі журфак Бэлдзяржуніверсітэта змяніў прапіску. Сучасны факультэт, які апошнімі гадамі дынамічна развіваецца, даўно вырас са свайго невялікага будынка на сталічнай Маскоўскай. Будаўніцтва ж новага корпусу ў свой час ператварылася ў даўгабуд. І вось, дзюкуючы ўмяшанню кіраўніка дзяржавы, у лютым адбылася падзея, якую чакала не адно пакаленне журфакаўцаў. Alma mater пераехала ў новы будынак, поўнасцю прыставааны не толькі для вучэбнага працэсу, але і для рэалізацыі і развіцця творчых здольнасцяў студэнтаў. На Кальварыйскай, 9 для гэтага маецца ўсё неабходнае, у тым ліку і спраўдзены тэстудыя, абсталяваная па апошнім слове тэхнікі. Яе аснашчаны, без прабольшвання, могуць пазайздросціць вядучыя айчыныя тэлеканалы. Учора павішавач студэнтаў і выкладчыкаў БДУ з уяўленнем новага корпусу асабіста прыехаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар не толькі азнаёміўся з магчымасцямі, якія раскрывае перад студэнтамі вучэбна-даследчы комплекс, але і па традыцыі выступіў перад моладдзю. На гэты раз тэмай гутаркі стала становішча Беларусі ў сучасным свеце. Дарэчы, падчас сустрэчы ў справе была апрабавана і студэнцкая тэстудыя, якая вяла трансляцыю на іншыя корпусы БДУ, дзе да гутаркі завочна змагі далучыцца яшчэ некалькі тысяч чалавек.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што з часу яго мінлага наведвання БДУ тут многае змянілася да лепшага. Вельмі важна, што Універсітэту ўдалося вярнуць статус галоўнай ВНУ, вядучай навуцальнай установы краіны. Паводле слоў Прэзідэнта, адукацыя застаецца пріорытэтным напрамкам сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Толькі ў гэтым годзе ў сферу адукацыі будзе ўкладзена пята частка сродкаў кансалідаванага бюджэту Беларусі.

Гаворачы пра беларускую знешнюю палітыку, кіраўнік дзяржавы яшчэ раз нагадаў, што «залатое правіла»: шматвектарнасць і зацэпаўленасць ва ўзаемакарных кантактах.

«Мы ні ад кога не адгароджваемся жалезнай заслонай», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. — Наадварот, мы актыўна імкнемся да супрацоўніцтва з усімі дзяржавамі. І ў першую чаргу з такімі гігантамі, як Расія, Кітай, краіны Азіі, Лацінскай Амерыкі, Афрыкі».

Паводле яго слоў, галас Беларусі ўзруйна гучыць у ААН, на форумах Руху незалежнасці і ў іншых міжнародных арганізацыях. «Беларусь вядоўчы і паважачы як фарпост міру, спакою і стабільнасці», — падкрэсліў Прэзідэнт.

У той жа час Беларусь мае інтарэсы ў ў Еўропе — звыш 40 працэнтаў беларускага экспарту прыпадае на краіны ЕС. Адметна, што перамоваў аб стварэнні ў Беларусі прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі знаходзіцца ў завяршальнай стадыі. Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, з такім прадстаўніцтвам Беларусь звязвае асаблівыя надзеі ў развіцці ўзаемавыгаднага партнёрства з Еўропай.

Прэзідэнт таксама падкрэсліў, што апошнім часам рух на воці Брусель — Мінск значна актывізаваўся. Адбылося некалькі раундаў палітычных кансультацый паміж Беларуссю і ЕС, фарміруюцца прама дыялог у галіне энергетыкі, транспарту, транзіту і экалогіі.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сёння існуе рэальнае ўзаемна цікавае Беларусі і Еўрасаюза да развіцця спраўдзенага партнёрскага адносінаў ва ўсіх галінах супрацоўніцтва. «Мы заўсёды зыходзім з таго, што асновай такога партнёрства павінны быць узаемапавага, раўнапраўе, улік інтарэсаў аднаго і неўмяшанне ва ўнутраныя справы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Сёння колькасць прахільнікаў менавіта такога прагматычнага падыходу значна рас-

Баявых дзеянняў за Косава не будзе, — Гаворыць ПАСОЛ СЕРБІЇ Ў БЕЛАРУСІ

Сербскія ўлады маюць план дзеянняў на выпадак аднабоковага абвешчання незалежнасці краем Косава, якое можа адбыцца праз некалькі дзён. Аб гэтым паведаміў учора на прэс-канферэнцыі ў Мінску пасол Сербіі ў Беларусі Срэчка Джукіч.

Пасол не стаў гаварыць пра меры, якія ўтрымлівае план уладаў Сербіі. У той жа час ён адзначыў, што гэта будзе набор палітычных і дыпламатычных крокаў. Узброенае вырашэнне праблемы Сербія зараз выключнае. «Мы не будзем весці вайну», — заявіў Срэчка Джукіч.

Дыпламат таксама адзначыў, што Сербія ніколі не адмовіцца ад края Косава як складовай часткі яго дзяржавы. «Мы гатовыя даць краю самастойнасць, але не незалежнасць».

Гаворачы пра магчымы пошук рашэння косаўскай праблемы, пашыраўся на тэму міжнароднага права і абавязнасці краіны паважачы права іншых дзяржаваў на іх тэрыторыі. «Па нашых падліках, сёння ў свеце існуе каля 200 «косава» ўнутры іншых краін».

кую ж карту для сваіх дыяспар. Аднак адрозніваць ж загучалі рэзкія прагматы ад Румыніі, Славакіі і Аўстрыі. Тады міжнародныя арганізацыі прызналі такую практыку парушэннем правоў чалавека. На жаль, цяпер такой дружнай і ўзгодненай пазіцыі ад еўрапейскіх краін пакуль не было, канстатаваў Прэзідэнт. «І нам чарговы раз даводзіцца сутыкацца з двайнымі стандартамі ў адстойванні сваіх законных правоў і інтарэсаў», — дадаў ён.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь зацікаўлена ў добрасуседскіх партнёрскіх адносінах з Польшчай. «Нашы народы звязваюць шматвяковыя традыцыі, дружба і ўзаемааруменне», — адзначыў беларускі лідар.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, у Беларусі ніколі не будзе далучаны раскол грамадства па рэлігійнай або нацыянальнай прымеце. Любыя правы нецярлінасці, распальвання варожасці і экстрэмізму сустрэнуць рашучы адпор.

У Беларусі, паводле слоў кіраўніка дзяржавы, высокая цэнніца ўклад усіх канфесій і нацыянальнасцяў у фарміраванне агульнай культуры беларускага народа. Які адзначыў Прэзідэнт, кожны, хто

жыве ў рэспубліцы, павінен разумець, што ён перш за ўсё грамадзянін Беларусі і толькі потым — беларус, рускі, украінец або яўрэй, вернік або атеіст.

Звярнуўшы кіраўнік дзяржавы і да таго, які сёння шырока абмяркоўваюцца ў грамадстве і СМІ. Вялікі рэзананс выклікала сітуацыя, што склалася ў сферы маляўніцтва, адзначыў Прэзідэнт. Таму дзяржава па-ранейшаму будзе надаваць СМІ вялікую ўвагу і аказваць ім падтрымку. СМІ з'яўляюцца найважнейшым кампанентам грамадзянскай супольнасці. Сёння сродкі масавай інфармацыі сталі адным з самых аператыўных і надзейных барометраў грамадскай думкі. «У Беларусі СМІ сур'ёзнага характару, які і ўся ідэалогія, не прыватызуюцца», — сказаў Прэзідэнт. — Усё ў інтэрнэце будзе адкрыта.

У завышанне сустрэчы Аляксандр Лукашэнка адказаў на амаль трыццаць пытанняў з залы. Спектр інтарэсаў студэнтаў аказаўся вельмі шырокім: моладзь цікавіла як тое, што чытаў Прэзідэнт у дзяцінстве, так і лёс Канстытуцыйнага акта Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Калі ўлічыць, што на сустрэжы яны наносяць значна менш урон наваколлем асяроддзю, чым цэлазэлектрастанцыі. Гэта даўно зразумелі ў Францыі, дзе больш як 80 працэнтаў электраэнергіі забеспечвае менавіта атамная станцыя. Цяпер многія

змага ўспомніць ніводнай добрай справы, якую яны зрабілі.

Гаворачы аб ролі сродкаў масавай інфармацыі, беларускі лідар прызнаў, што СМІ ў Беларусі ўплываюць на прыняццё палітычных рашэнняў. Гэта вельмі сур'ёзная сіла, якая ў многім вызначае погляды, думкі і ўяўленні людзей, адзначыў Прэзідэнт. Таму дзяржава па-ранейшаму будзе надаваць СМІ вялікую ўвагу і аказваць ім падтрымку. СМІ з'яўляюцца найважнейшым кампанентам грамадзянскай супольнасці. Сёння сродкі масавай інфармацыі сталі адным з самых аператыўных і надзейных барометраў грамадскай думкі. «У Беларусі СМІ сур'ёзнага характару, які і ўся ідэалогія, не прыватызуюцца», — сказаў Прэзідэнт. — Усё ў інтэрнэце будзе адкрыта.

Сяргей ПРАТАС.

«ЗМЕШАНАЕ» СЕРАБО

Беларускія біятлісты занялі другое месца ў змешанай эстафете на чэмпіянаце свету ў шведскім Эстэрсундзе. Наша каманда ў складзе Людмілы Калінчык, Дар'і Домрачовай, Рустама Валуліна і Сяргея Новікава саступіла толькі нямецкай дружыне (+52,6), затраціўшы на паражэнне 40 мінуцінаў ўста 4 дадатковыя патроны. Гэта першы медаль беларускіх біятлістаў на с'летнім чэмпіянаце свету.

Людміла Калінчык пераадолела дыстанцыю з восьмым вынікам. Дар'я Домрачова вывела каманду на трэці раўнд. Рустам Валулін падцягнуў нашу дружыну на другую пазіцыю. Сяргей Новікаў на заключным этапе захаваў гэту пазіцыю.

Чэмпіёнамі ў змешанай эстафете сталі нямецкія біятлісты, на трэцім месцы — расіяне.

Алена АЎЧЫННІКАВА.

ВЫСАКАВОЛЬТНАЯ ГЕАМЕТРЫЯ



Мінскія энергетыкі на рэ-канструкцыі высакавольтнай лініі ў Першамайскім раёне сталіцы.

ЁСЦЬ ДОБРАЯ АСНОВА ДЛЯ РОСТУ ЭКАНОМІКІ

За апошнія два гады ў краіне ўдалося павялічыць больш чым на 34,5 працэнта рэальныя грашовыя даходы насельніцтва, паведаміў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на ўчарашнім пасяджэнні Савета Міністраў. У снежні, напрыклад, зарплата ў прамысловасці складала каля 900 тысяч рублёў, у будаўнічай галіне сярэдняя зарплата «выйшла» за мільён рублёў, зарплата ўрачой дасягнула ўзроўню 1 мільён 188 тысяч рублёў, нафасерска-выкладчыцкага складу — 1 мільён 224 тысячы, навуковых работнікаў — 1 мільён 300 тысяч рублёў. Сярэдні памер пенсіі па ўзросце летас павялічыўся болей чым на 17 працэнтаў і склаў 305 тысяч рублёў. Зразумела, што забеспечаны рост даходаў людзей ў многім стаў вынікам тых поспехаў, якіх удалося дабіцца ў эканамічным развіцці.

Узгадваючы пра леташні няпросты год, Сяргей Сідорскі адзначыў той факт, што беларуская эканомія ў цэлым удалося захаваць канкурэнтаздольнасць. Рост валавога ўнутранага прадукту за два гады склаў 18,9 працэнта, за гэты ж перыяд удалося забеспечыць прырост інвестыцый у эканоміку рэспублікі на 51,2 працэнта. Аб'ём замежных інвестыцый, якія летас заступілі ў Беларусь, дасягнуў 5,4 мільярда долараў. Праведзеная ўрадам работа па фінансавым аздаруўленні арганізацый рэальнага сектара дазволіла істотна знізіць колькасць стратных арганізацый — да 6,3 працэнта ад усяго прадпрыемстваў, што працуюць у эканоміцы.

Разам з тым прэм'ер указаў і на шэраг праблемных пытанняў, галоўным з якіх назваў знешні гандаль, дакладней яго адмоўнае салда, а таксама тэмпы развіцця аграрнапрамысловага комплексу. Што да гэтага апошняга, то да яго ў кіраўніка ўрада сур'ёзныя рэзэрвы. Як вядома, праграма рэзвіцця вёскі на 2005—2010 гады прарасла дзяржавы».

Сяргей ПРАТАС.

невыкананне летас задання па росце сельгасвытворчасці паставіла пад пытанне дасягненне параметраў праграмы адраджэння на 2005—2010 гады. Дарэчы, міністр зрабіў акцэнт і на тым, што «Мінсельгасхарч да гэтага часу не згодзен з дэведзеным яму ў гэтым годзе параметрам росту на 8,5 працэнта. Калі ж прыняць варыянт Мінсельгасхарча (рост на 6 працэнтаў), то адставанне ад параметраў праграмы будзе толькі на запашаванне. «Таму мянцэ тэмпы, зацверджаныя на гэты год, мы не можам», — канстатаваў ён.

Яшчэ адзін напружаны паказчык на с'лета — тэмпы росту інвестыцый павінны склаці 25 працэнтаў. Урад разлічвае на яго, падкрэсліў прэм'ер, каб скараціваць рост ВВП на ўзроўні 11 працэнтаў. Аднак паводле Міністэрства прамысловасці, ні канцэрн «Белнафтахім» не дэманструе высокіх паказчыкаў, каб за гэтымі паказчыкамі цягнуліся ўсе нашы міністэрствы», — паведаміў Сяргей Сідорскі. Ён падкрэсліў, што «праведзеная калегі паказалі — работа па прыгненні інвестыцый на энерганосбіты ўрастуць значна менш. Свай даклад Мікалай Зайчэнка зачынуў на атымістычным ное: «Нягледзячы на тое, што і студзень абстрактны ўсе тыя праблемы, якія ў нас былі, ёсць добрая падстава ў 2008 годзе спрацаваць у рамках тых задач, якія даўней кіраўнік дзяржавы, і якія мы вызначылі паставой урада».

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Аляксандр МЕНДЗЕЛЕЎ: Спецыяльна для «Звязды» БАЛЬНАЯ СІСТЭМА БУДЗЕ БЕЗДАКОРНАЙ І ПРАЗРЫСТАЙ»

Беларускі аўтааатары засталі ў трывожным чаканні новай сістэмы пакарэння за парушэнне Правілаў дарожнага руху (ПДР). Зусім верагодна, што с'лета за недысцыплінаванымі паводзінямі на дарозе кіроўцаў давядзецца разлічвацца не толькі грашовымі знакамі, але і штрафнымі баламі, дэфіцыт якіх, у рэшце рэшт, можа прывесці да страты правоў. Аб тым, як будзе дзейнічаць «бальны механізм» і ўвогуле аб сітуацыі на дарогах краіны аглядальнік «Звязды» папрасіў расказаць начальніка ўпраўлення Дзяржаўнаінспекцыі МУС краіны Аляксандра МЕНДЗЕЛЕВА.

Больш за тое, галоўны беларускі «дашнік» аказаўся чалавекам з гумарам і расправіў любімы анекдот пра сваіх калегай.

— Аляксандр Міхайлавіч, летас колькасць смертных ахвяраў дарожна-транспартных здарэнняў у нашай краіне скарацілася больш чым на 200 чалавек. Праграма «Мінус 100» перавыканана ў два разы. А якая сітуацыя на дарогах краіны ў гэтым годзе?

— Вельмі складаная. На жаль, многія кіроўцы транспартных сродкаў не хочучы вучыцца на чужых памылках. Па-ранейшаму асноўнымі прычынамі аварыяў застаюцца: перавышэнне хуткасці, парушэнне правілаў маневравання і перасячэння пешаходных пераходаў, а таксама выезд на сустрэчную паласу і невыкананне чаргоўскай праезду перакрываючых знамяці. А вось пешаходы сталі больш дысцыплінаванымі. Таксама зменшылася і колькасць ДТЗ па віне п'яных кіроўцаў. Гэтая тэндэнцыя, якім іншым, складаецца ўжо на працягу некалькіх апошніх гадоў. Так, летас па віне п'яных кіроўцаў адбылося 836 ДТЗ, што на 3,6 працэнта менш, чым у 2006 годзе. Колькасць загінулых і параненых у такіх аварыях зменшылася адпаведна на 34,4 і 7,1 пра-

Advertisement for BELARUSBANK, celebrating 85 years (1922-2007). It includes information about interest rates and services, with a photo of a man in a uniform.

Table of exchange rates for various currencies, including USD, EUR, and RUB, with columns for currency type and rate.

Advertisement for BELAGROPROMBANK, mentioning a competition winner and providing contact information for branch offices.

Advertisement for BELARUSBANK, celebrating 85 years (1922-2007). It includes information about interest rates and services, with a photo of a man in a uniform.

«БАЛЬНАЯ СИСТЭМА БУДЗЕ БЕЗДАКОРНАЙ І ПРАЗРЫСТАЙ»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— *Магчыма, сваю пазітыўную ролю ў гэтым адыраглаўна ўвядзенне жорсткіх мераў адказнасці за п'янства за рулём? Увогуле, летась быў прыняты цэлы шэраг заканадаўчых актаў, якія датычацца бяспекі дарожнага руху: уступілі ў сілу новы Кодекс аб адміністрацыйных правапарушэннях, з'явіліся рэкамендацыі адносна выкарыстання зімовых шын, дзіцячых аўтакрэслаў, зменены парадак задчы практычных іспытаў на вадзіцельскае пасведчанне. Наколькі эфектыўнымі аказаліся гэтыя меры?*

— Пачну з адказу на апошняе пытанне. Аб эфектыўнасці ўсіх пералічаных вышэй мераў, на маю думку, гаварыць яшчэ рана. Плёны вынікі можна будзе падводзіць дзесьці праз год. Што датычыцца жорсткіх мераў да аматараў выпіцы за рулём, то, на маю думку, для многіх кіроўцаў яны сталі стрымліваючым фактарам. Праўда, не ўсе аматары выпіцы за рулём усведамляюць свае памылкі з першага разу. Напрыклад, летась за паўторнае на працягу года кіраванне транспартным сродкам у нецвярзым стане да крмінальнай адказнасці былі прыцягнуты больш за 1 тысячы чалавек. Дарэчы, у мінулым годзе амаль 200 чалавек загінулі па віне асобаў, якія кіравалі транспартнымі сродкамі пасля пакарэння іх праваў.

— *А ці не мэтазгодна ў такіх злосных парушальніках канфіскоўваць транспартныя сродкі? Напрыклад, у Літве такое пакарэнне ўвядзена з пачатку гэтага года.*

— Калісьці, з 1968 да 1983 года, падобная мера дзейнічала і на тэрыторыі Беларусі. Прычым аўтамабіля ці матацыкла можна было пазбавіцца і за яго перадачу асобе, якая не мела права на кіраванне. Супрацоўнікі Дзяржаўтінспекцыі афармлялі адпаведныя матэрыялы і накіроўвалі іх у суд, які прымаў канчатковае рашэнне. Праўда, упадальніку транспартнага сродку, пасля продажу «з матацка» машыны ці матацыкла, вярталіся грошы, за вынятак затрат на іх рэалізацыю.

Цяжка даць адназначны адказ на пытанне, ці варта зноў вяртацца да такой практыкі. З аднаго боку, сапраўды, калі некаторыя п'яныя асобы, пазбавіўшыся вадзіцельскага пасведчання, упарта садзіцца за руль і пагражаюць жыццю і здароўю іншых удзельнікаў дарожнага руху, то, магчыма, было б мэтазгодна канфіскоўваць у іх такія сродкі «павышанага бяспекі».

Дзяржкантроль ЗА «ФАСАДАМ» СЫРАВІННАЙ ЗАЛЕЖНАСЦІ

Сыравінная залежнасць айчыннага прамысловага комплексу ад знешніх паставак металу — факт, вядома ж, аб'ектыўны. Але наколькі ж пры гэтым эфектыўна і рацыянальна выкарыстоўваецца патэнцыял другойскага рынку? На ўсіх сямі прадпрыемствах, дзе пабывалі спецыялісты Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці, былі выявленыя парушэнні.

50 тон змешанага лому чорных металаў, які ўтварыўся ад спісаных вожных крэнаў, аўтатрактарнай і іншай тэхнікі, механізмуў і аграгатаў, выявілі падчас праверкі на тэрыторыі прадпрыемства «Гродзенская СГІМК-70». І прыкладна столькі ж другойскай сыравіны (49,3 тony на суму 45,4 мільёна рублёў) мелася ў ААТ «Белкард». У абодвух выпадках гэтыя рэсурсы не былі ўлічаны бухгалтэрыяй, не выконваліся патрабаванні па захоўванні металалому ў рассартаваным выглядзе па відах, класах, гулах і марках. Адходам металічнай стружкі ў ААТ «Белкард» не знайшоўся месца ў бункерах альбо кантэйнерах, а толькі на падлозе, навалам. А ў Гродзенскай СГІМК-70 яны былі моцна забруджаны смеццем, паперай і іншымі неметалічнымі прымесямі.

Яшчэ 10,9 тony лому чорных металаў, і зноў жа без бухгалтэрскага ўліку, было выяўлена пры абследаванні тэрыторыі прадпрыемства «Белдругпалімер». Дарэчы, з 1 мая па 31 снежня 2006 года, згодна з Указам кіраўніка дзяржавы, праводзіўся эксперымент на прыцягненню арганізацыі канцэрна «Белрэнсурс» да нарыхтоўкі (закупкі) у юрыдычных асобаў лому і адходаў чорных і калёрных металаў, іх перапрацоўцы і пастаўцы. Загадам канцэрна для ўдзелу ў гэтым эксперыменце ў Гродне прыцягвалася РВУП «Белдругпалімер». Аднак з-за нераспарадчасці свайго кіраўніцтва адпаведную ліцэнзію прадпрыемства атрымала толькі 26 студзеня 2007 года... пасля завяршэння эксперыменту. У выніку — не дадатковая нагрузка вытворчых магутнасцяў і чаканы рост даходаў, а непарадукцыйныя расходы, звязаныя са змяненнямі ва ўстаноўчыя дакументы і афармленнем ліцэнзіі.

Зрэшты, нааўнасць адходаў можа быць не толькі шанцам на павелічэнне вытворчасці, але і сур'ёзнай праблемай, «галаўным болям». На гродзенскім прадпрыемстве «Колерліт» у ходзе вытворчага працэсу ўтвараецца шлак, адзін з кампанентаў якога — медзь. У 2006 годзе гэты шлак па нарадах РВУП «Белколермет» здаваўся на перапрацоўку сумеснаму таварыству з абмежаванай адказнасцю «БелТор-Эліт» (г. Жодзіна). Аднак летась прадпрыемству адмовілі ў выдачы нарадаў на перапрацоўку шлаку. У выніку на момант праверкі ў астатку было 62,2 тony гэтых каштоўных адходаў, перапрацоўка якіх дазволіла б атрымаць каля 4,1 тony медзі. Прадпрыемства «Колерліт» неаднаразова звярталася ў РВУП «Белколермет» наконт задчы шлаку ў яго цэхі, а таксама па дазвол на перапрацоўку за межамі Беларусі. Аднак да цяперашняга часу праблема не вырашылі.

Вывучышы матэрыялы гэтай перапіскі па задчы на перапрацоўку медзёмішчальнага шлаку, Камітэт дзяржкантролю Гродзенскай вобласці лічыць неабгрунтаванай адмову ў выдачы нарадаў на яго перапрацоўку. Аналагічная сітуацыя склалася на прадпрыемстве «Белколерліт» і па задчы на перапрацоўку стальной стружкі. РВУП «Гроднадрумет» адмаўляецца прымаць гэтыя адходы, матывуючы адсутнасцю месцаў для іх складзіравання. Праблемай аказалася і задча стружкі іншым цэхам «Белдругмета».

У такіх умовах у РВУП «Гроднадрумет» заўваецца стальная стружка, прынятая ад прадпрыемстваў вобласці.



ДАВЕДКА. На тэрыторыі РВУП «Гроднадрумет» захоўвалася 1905,9 тony стружкі, у тым ліку стальной — 1605,8 тony, чыгунай — 283,9 тony і леейраванай — 16,2 тony. Паводле адказу аб'яднання «Белдрумет», стальная стружка, якая ўтвараецца на беларускіх прадпрыемствах, выкарыстоўваецца ўнутры рэспублікі ў аб'ёме да трыццаці працэнтаў, а астатняя адружаецца на экспарт. Аднак на сёння пытанне прыёмы альбо выдзялення экспертнай квоты на адружку стальной стружкі за межы краіны аб'яднаннем «Белдрумет» таксама не вырашана. Вось такое другараднае стаўленне да другойскай сыравіны...

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Але, я лічу, што перш чым прыняць адпаведныя заканадаўчы акт, неабходна вывучыць на гэты конт грамадскую думку.

— *Кіраўніцтва МУС выступіла з ініцыятывай укаранення сістэмы налічэння штрафных балаў кіроўцам транспартных сродкаў. Раскажыце, калі ласка, як будзе дзейнічаць гэты механізм? У прыватнасці, колькі балаў будзе здымацца за тое ці інашэ парушэнне? Якім, увогуле, будзе іх ліміт?*

— Напачатку хаць падрэсліць, што сістэма штрафных балаў распрацавана рабочай групай, у якую апроч спецыялістаў Міністэрства ўнутраных спраў уваходзілі таксама прадстаўнікі Генеральнай пракуратуры, Вярхоўнага Суда і Мініста. Яна нечым падобная да існаваўшай у часы СССР практыкі «прасечак» за п'яныя парашунні Правілаў дарожнага руху. Толькі цяпер за кожны свой «пракол» на дарозе кіроўца будзе разлічвацца не праколам у адмысловым талоне, а штрафнымі баламі. Я не магу паведаміць дакладна, як гэта будзе адбывацца, бо пакуль яшчэ не завершана «шыфрова» дакумента. Напрыклад, да гэтага часу не вызначаны механізм пакарэння. Магчыма, штрафныя балы будуць налічвацца і пасля таго, як парашуннік «пярэйдзе крытычны парог», яго пазбавяць праваў. Аднак не выключана, што будзе ўвядзена сістэма «адваротнага адліку». Кожны кіроўца атрымае пэўную колькасць балаў, якія будуць вылічвацца за парушэнні ГДР. Калі ліміт будзе вычарпаны, кіроўцу могуць пазбавіць праваў і накіраваць на задчу іспыту.

Колькасць балаў, якія будуць налічвацца ці здымацца, за кожнае канкрэтнае парушэнне замацуе адпаведны заканадаўчы акт. Зразумела, што ўсё будзе залежаць ад ступені цяжкасці правапарушэння. За нязначныя памылкі здымаць ці налічваць штрафныя балы не будуць. Дарэчы, пасля ўвядзення бальнай сістэмы захавана і практыка выплаты грашовых штрафаў.

— *А ці прадугледжаны механізм «анулявання» штрафных балаў?*

— Так, імя на працягу года кіроўца не «перайшоў крытычны парог», альбо не «патраціў ліміт», то штрафныя балы анулююцца.

— *Але ж такая сістэма патрабуе бездакорнага і празрыстага ўліку, каб кожны парашуннік, аштрафаваны нават удалечыні ад населеных пунктаў, ведаў, колькі балаў ён страціў і які запас у яго застаўся.*

— Мабільная камп'ютарная тэхніка, якая знаходзіцца на ўзбраенні

Доўгія вёрсты вайны Пятра Машэрава

13 лютага спяўніцка 90 гадоў з дня нараджэння Героя Саветскага Саюза, Героя Сацыялістычнай Працы Пятра Міронавіча Машэрава.

У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны яму прысвечаны вялікі раздзел экспазіцыі, а ў фондах захоўваюцца ўнікальныя дакументы і асабістыя рэчы.

Музейныя экспанаты раскрываюць драматычны жыццёвы і баявы шлях П. Машэрава. Настаўнік фізікі і матэматыкі Расонскай школы, затым камандзір партызанскага атрада імя Шчорса (красавік 1942 — сакавік 1943 г.), камісар партызанскай брыгады імя Ракасоўскага, першы сакратар Вілейскага падпольнага абкома камсамола, першы сакратар Цэнтральнага камітэта Кампартыі Беларускай ССР (1965—1980 гг.) — вост асноўныя вехі яго жыцця. У экспазіцыі многія прадстаўлены асабістыя рэчы, узнагароды, шматлікія фатаграфіі і дакументы. Яны даюць магчымасць больш даведацца пра Машэрава як пра чалавека, грамадзяніна і дзяржаўнага дзеяча.

«Вось ажыявае давежны фатаздымак. На ім малады настаўнік фізікі і матэматыкі Расонскай сярэдняй школы Машэраў у акружэнні вуняў свайго першага выпускнога класа. Здымак зроблены ў дзень выпускнога вечара ў чэрвені 1941 г. Многія з гэтых хлопцаў спачатку складуць ядро падпольнай групы, а затым партызанскага атрада імя Шчорса. Камандзірам атрада стаў Пётр Машэраў (падпольны псеўданім «Дубняк»).

2 мая 1942 г. партызаны арганізавалі засаду на шашы Расоны — Клясціцы. Калі на дарозе паказалася нямецкая легкавая машына, па ёй быў адкрыты агонь. У партфелі забітага гаўптмана Дзятруньскай палыўой жандармеры Ота Ленца быў знойдзены той самы давежны здымак машэраўскага класа. Кожны, хто падазраваўся ў сувязях з падполлем або партызанамі, быў па-



мечаны крывякам. Падпольшчыкам пагражаў немінучы расстрэл. Дзякуючы своєчасова праведзенай баявой аперацыі пад кіраўніцтвам П. Машэрава, фатаздымак удалося вярнуць. Так былі выратаваны жыцці многіх хлопцаў.

У экспазіцыі два пажоўкля лісткі з выціранымі ад часу надлісамі. Гэта Ганаровая грамата партызанскай брыгады імя Ракасоўскага Вілейскай вобласці ад 5 чэрвеня 1944 г., а таксама пасведчанне аб узнагароджанні медалём «За храбрасць». Такія высокія ўзнагароды былі ўручаны ў сувязі з дзвухгадовай баявой дзейнасцю ў тыле ворага. Імі ўзнагароджаны партызаны, якія найбольш вызначыліся. Сярод іх быў і камісар брыгады імя Ракасоўскага Пётр Машэраў. Медалём «За храбрасць» ўнiкальны, таму што ён выраблены самімі партызанамі. Наглядзячы на тое, што Машэраў быў узнагароджаны сямю ордэнамі Леніна і меў іншыя высокія рэгаліі, гэты прэстыж партызанскай медалі быў яму асабліва драгі.

У сакавіку 1943 г. Пётр Міронавіч зымаў камісарам партызанскай брыгады імя Ракасоўскага. Шмат было зроблена за два баявыя гады. Найбольш значнай аперацыяй

1942 г. быў падрыў 110-метровага Беніслаўскага моста праз раку Дрыса на чыгуцы Палацк — Даўгаўпіліс. Гэты мост меў важнае стратэгічнае значэнне — па ім штодзень Машэраў двойчы ўзімаў партызан у атакі, быў наперадзе на самых цяжкіх участках. Быў паранены, але працягваў вёсці бой. Шлях для мінералаў быў расчышчаны. Плыт з вялікай 300-кілаграмавай скрыняй узрыўчаткі падвёў пад мост партызан П. Мандрык.

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 15 жніўня 1944 года да гераізм і адвагу, праўляючы ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, Машэраў Пятру Міронавічу было прысвоена званне Героя Саветскага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая Зорка».

Самым радасным і драгім святам для Пятра Міронавіча быў Дзень Перамогі. Гэты дзень ён часта праводзіў сярод баявых сяброў на Расоншчыне, дзе пачынаўся яго баявы шлях. Прыязджаючы ў вёску Ройнае Поле, дзе размяшчаўся штаб брыгады імя Ракасоўскага, ён успамінаў свае баявыя будні і сяброў, што загінулі.

У час вайны Пётр Міронавіч

страціў самага дарагога чалавека — маці Дар'ю Пятроўну. У верасні 1942 года за сувязь з партызанамі яна ў ліку дзевяці падпольшчыкаў была расстраляна гітлераўцамі на беразе Расонскага возера.

«Адночыю ў музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны былі перададзены два шэтыкі з запісамі ваенных часоў. На адной са старонак знаходзілася рэзалюцыя П. Машэрава. Калі Пётр Міронавіч у чарговы раз наведаў музей, яму вырашылі паказаць гэтыя шэтыкі. Калі Машэраў прагараў іх, то быў вельмі здзіўлены і ўзрадаваны, бо гэта была яго запісы ў дзёніку! У 1978 годзе загадчыца аддзела гісторыі партызанскага руху Раіса Чарнаглазава збрала запіс у навуковым пашпёрце экспаната: «Дзёнік П.М. Машэрава».

Да музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Машэраў меў асабліва цёплыя пачуцці. Невыпадкова пасля смерці Машэрава, у 1983—1984 гг., яго жонка Паліна Андрэеўна перадала ў дар музею многія дакументы і асабістыя рэчы.

Марыя ГАРЭЛІКАВА, навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі партызанскага руху музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.



Выпускнікі Расонскай СШ 1941 года.

Грып «выдыхнуўся»?

Калі абавірацца на даныя рэспубліканскай санэпідслужбы, то за прайшоўшы тыдзень (з 4 па 10 лютага) агульная колькасць захварэлых зменшылася ў кантральных гарадах на 1,5 працэнта, а ў Мінску колькасць зваротаў у медыцынскія ўстановы пацыентаў за прастуднымі сімптомамі засталася на ўзроўні папярэдняга тыдня.

Усяго ў кантральных гарадах на грып і прастуду захварэлі за тыдзень 83 562 чалавекі, у тым ліку ў Мінску — больш як 37 тысяч чалавек. Такім чынам, з пачатку аб'ўлення ў сталіцы эпідэміі ў эпідэрастэ аказалася ўцягнутым больш як 90 тысяч чалавек, ці 5 працэнтаў ад агульнай насельніцтва гарада. У папярэднія дні колькасць ахварэў эпідэміі вагалася ў сталіцы ад 145 да 300 тысяч чалавек, або ад 8 да 15 працэнтаў ад агульнай колькасці гараджан.

Але нягледзячы на агульнае нязначнае змяншэнне па краіне колькасці зваротаў па медыцынскаму дапамогу, колькасць тэрыторыі, уцягнутых у эпідэмію грыпу, працягвае расці. 7 лютага да «грыпуцых» кантральных гарадоў далучыліся Баранавічы і Маладзечна. «Загры-павалі» таксама Баранавічы, Маладзечанскі, Мядзельскі, Нясвіжскі і Рагачоўскі раёны. Такім чынам, эпідэмія дакачалася ўжо і да Гомельскай вобласці. Усяго «грыпуцых» 9 кантральных гарадоў і 35 адміністрацыйных тэрыторый. Вучэбны працэс спынены ў 27 установах адукацыі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Доктар адкажа Ёсць пытанні тэлекаануіце...

На гэтым тыдні дзяржурэч на тэлефоннай «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плануець:

13 лютага — галуюны ўрач 22-ой мінскай гарадской паліклінікі Уладзімір Аркадзевіч ЛАГОЎСКІ.
14 лютага — галуюны ўрач 28-ай мінскай гарадской паліклінікі Ігар Уладзіміравіч МАЦВЯЙЧУК.
15 лютага — галуюны ўрач 29-ай мінскай гарадской паліклінікі Раіса Рыгорэўна ЗБАННІЦ.
У графіку магчымых змяненняў.

Дзяўчыну апазналі Крымінал, здарэнні

Устаноўлена асоба дзяўчыны, якую 11 лютага знайшлі ў Гомелі ў рове паблізу абласной клінічнай бальніцы. На яе целе эксперты налічылі больш за дзясатка нажавых раненняў. Як паведамілі ў пракуратуры Саветскага раёна Гомеля, загінула аказалася студэнтка Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта спяжывецкай кааперацыі. Апошні раз сябры бачылі яе ў нядзелю вечарам, калі разам адпачывалі. Кампанію дзяўчыны пакінула каля 22.00.

Алена САФРОНАВА, БЕЛТА.

Глаўное управление Министерства финансов РБ по г. Минску. Управление по ценным бумагам ЗАБЕРЯЮ
Начальник управления по ценным бумагам В.Н. Омелянович
06.02.2008 г.

Предложение о покупке акций	
Фамилия, имя, отчество покупателя акций, паспортные данные	Ковалев Игорь Анатольевич, паспорт МР 2069270, личный номер 3260470A012PB7, выдан 20.12.2005 Октябрьским РУВД г. Минска
Домашний адрес покупателя акций	г. Минск, ул. Воронянского, 23-14
Полное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»
Юридический адрес эмитента	г. Минск, пер. Войсковой, 12-406
Почтовый адрес эмитента	г. Минск, пер. Войсковой, 12-406
Цена приобретения акций	40 (сорок) рублей
Форма оплаты акций	Наличный расчет
Условия оплаты	По факту поставки ценных бумаг
Количество акций, которое намеревается купить покупатель	5 430 510 простых акций
Дата начала покупки акций 08.02.2008	Дата окончания покупки акций 04.03.2008
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций	220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 (Депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк»)

УНН 100083544

Глаўное управление Министерства финансов РБ по г. Минску. Управление по ценным бумагам ЗАБЕРЯЮ
Начальник управления по ценным бумагам В.Н. Омелянович
11.02.2008 г.

Предложение о покупке акций	
Фамилия, имя, отчество покупателя акций, паспортные данные	Гузовская Ирина Борисовна, паспорт МР 2088312, личный номер 4241273A035PB7, выдан 23.02.2006 Октябрьским РУВД г. Минска
Домашний адрес покупателя акций	г. Минск, ул. Воронянского, 23-14
Занимаемая должность	Генеральный директор ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»
Полное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Белорусский народный страховой пенсионный фонд»
Юридический адрес эмитента	г. Минск, пер. Войсковой, 12-406
Почтовый адрес эмитента	г. Минск, пер. Войсковой, 12-406
Цена приобретения акций	40 (сорок) рублей
Форма оплаты акций	Наличный расчет
Условия оплаты	По факту поставки ценных бумаг
Количество акций, которое намеревается купить покупатель	527 829 простых акций
Дата начала покупки акций 12.02.2008	Дата окончания покупки акций 29.02.2008
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций	220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32 (Депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк»)

УНН 100083544

Пытальнік Замежныя даходы падатковых нерэзідэнтаў у дэкларацыю не трапляюць

— У 2006 і 2007 гадах я працаваў і цяпер працягваю працаваць будаўнічым у Маскве. Па патрабаванні мясцовых падатковых органаў я звярнуўся ў федэральную падатковую службу (ФПС) Расіі з заявай на афармленне даведкі аб падатковым рэзідэнце за гэтыя гады (на тэрыторыі РФ я знаходзіўся больш за 183 дні і ў 2006 і ў 2007 гадах). Летас у сярэдзіне снежня быў атрыман ліст ад 30.11.2007 года і прыкладзеная да яго даведка ад 09.11.2007 года. Слёта ў пачатку студзеня я звярнуўся з гэтымі дакументамі ў мясцовую падатковую інспекцыю. Пасля разгляду дакументаў мне было адмоўлена ў прыёме да заліку даведкі. Матывавыя наступствы: у ксеракопіі шаблона даведкі, якая была ў падатковым органе, прысутнічала фраза — «з'яўляецца падатковым рэзідэнтам», а вост у даведцы, атрыманай мною ад ФПС Расіі — «асоба з пастаянным месцазнаходжаннем». Неабходна дадаць, што памылка з боку ФПС

РФ, хутчэй за ўсё, выключана, бо менавіта такія дакументы атрымлівалі і іншыя грамадзяне Беларусі. Што мне рабіць у гэтай сітуацыі?

Антон Воўк, г. Гомель.
— Калі фізічная асоба адсутнічае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь больш за 183 дні, — патлумачылі рэдакцыі ў прэс-цэнтры Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь, — то ёй неабходна дакументальна пацвердзіць фактычны час знаходжання на тэрыторыі іншай дзяржавы. Такімі дакументамі могуць быць, напрыклад, аднакі ў пашпёрце аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь, кантракт на працу з замежнымі наймальнікамі. Дзень выезду ў Расійскую Федэрацыю вызначаецца на падставе праязных дакументаў, дакументаў аб рэгістрацыі ці дазвол на часовае знаходжанне, якія афармляюцца адпаведнымі органамі. У гэтым выпадку даходы, якія былі атрыманы за межамі нашай краіны, не падлягаюць уключэнню ў сукупны гадавы даход. Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ.



Доўгі мост праз Яліну. г. Яліна

Аўтобусы і тралейбусы — па новых маршрутах

Спецыялісты КУП «Мінсктран» паярэджаюць мінчан, што з 17 лютага ў раёне чыгуначнага вакзала і аўтавакзала «Цэнтральны» зменіцца рух наземнага пасажырскага транспарту. Так, тралейбусныя маршруты № 4, 7, 36д, 44 і 58 будуць праходзіць па вуліцах Бабруйскай, Свядлова, Кірава, Бабруйскай і далей па маршруце.

Аўтобусы № 3, За, 8, 43, 52, 52д, 79, 79д, 85 і 102 — па вуліцах Свядлова, Ульянаўскай і Бабруйскай. А аўтобусы № 46, 74 і 78 будуць рухаць-

ца па вуліцы Бабруйскай з разваротам на скрыжаванні Ульянаўскай і Бабруйскай. Яшчэ раней змяніўся рух тралейбуса № 36, маршрут якога цяпер праходзіць у бок мікра-раёна «Паўднёвы Запад» па вуліцах Свядлова, Кірава, Бабруйскай і далей без змяненняў з прыпыначнымі пунктамі «Свядлова» і «Кірава». Таксама з 19 лютага аўтобусны маршрут № 39д будзе перайменаваны ў аўтобусны маршрут № 154.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокае спачуванне наместніку дырэктара па інфармацыйнай рабоце Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Міжнародны цэнтр інтэграцыйнай інфармацыі. Грамадскі прэс-цэнтр Дома прэсы» Аксёнавай Кацярыне Сяргееў

Вы ведаеце свайго ўчастковага інспектара міліцыі? Вынікі маніторынгу Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь паказалі, што на гэтае пытанне не дае станоўчага адказу кожны трэці рэспандэнт Мінскай вобласці. У Маладзечанскім, Барысаўскім і Пухавіцкім раённых сітуацыях яшчэ больш сумна: як выглядае іх участковыя міліцыянеры, там не ведае палова апытных мясцовых жыхароў. І гэта пры тым, што участковыя інспектары сёння складаюць самы шматкоўкавы і набліжаны да людзей атрад міліцыі, па рабоце якой грамадзяне ацэньваюць эфектыўнасць дзейнасці ўлады ў цэлым. Аўтарытэт міліцыі ў сталічнай вобласці пакуль застаецца невысокім.

Як выправіць становішча, павысіць раскрывальнасць (асабліва ў сельскай мясцовасці), заваяваць рэальны довер насельніцтва да свайго ўчастковага інспектара міліцыі? Пашуку адказу на гэтыя пытанні была прысвечана вязная абласная нарада, праведзеная днёмі на базе Маладзечанскага раёна. У ёй узялі ўдзел старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Леанід Крупец, начальнік галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі МУС Мікалай Дрозд, начальнік ўпраўлення ўнутраных спраў Міннаблвыканкама Іван Сяргей, старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Святлана Герасімовіч і інш. У зале прысутнічалі кіраўнікі раённых выканкамаў, старшыні Саветаў базавых узроўня вобласці, а таксама начальнікі раённых аддзелаў ўнутраных спраў і участковыя інспектары міліцыі.

Сярод асноўных прычын, якія абумовілі невысокі паказчык работ і адсутнасць даверу з боку насельніцтва да «ўніверсальных салдат» (як супрацоўнікі міліцыі называюць сваіх калег, участковых інспектараў), Іван Сяргей назваў хранічны недахоп кадраў, незабяспечанасць участковых службовым жыллем на падведмаснай тэрыторыі, недахоп офіснай тэхнікі, аўтатранспарту і абсталявання службовых памяшканняў. Сёння ў вобласці налічваецца 52 вакансіі ўчастковага інспектара міліцыі (прыкладна 9 працэнтаў), 24 участковыя не маюць службовага памяшкання і прымаюць людзей дзе даўдзецца — у кабінце старшын сельвыканкама, землеўпарадчыка ці ўвогуле ў гаражы.

24 участковыя не маюць службовага памяшкання і прымаюць людзей дзе даўдзецца — у кабінце старшын сельвыканкама, землеўпарадчыка ці ўвогуле ў гаражы.

З усіх 558 участковых інспектараў міліцыі, што служыць у Мінскай вобласці, пастаянна пражываюць на сваіх адміністрацыйных участках толькі 324. Найбольш востра пытанне прадстаўляе жыццё сёння стаіць у Валожынскім, Дзяржынскім, Любанскім, Уздзенскім, Маладзечанскім раёнах. Далёка не заўсёды мясцовыя ўлады аказваюць падтрымку ў вырашэнні гэтай праблемы, адначасна Іван Сяргей. Генерал-маёр міліцыі выказаў спадзяванне, што многія з вышэйпералічаных бальчых пытанняў дапаможа зняць распрацаваная МУС праграма аб дадатковых мерах па ўзмацненні сацыяльнай абароны, матэрыяльна-тэхнічнай забеспячэнні і ўдасканаленні дзейнасці участковых інспектараў міліцыі і супрацоўнікаў інспекцыі па справах непяўналетніх, разлічаная на 2008–2010 гады.

Робячы аналіз работы участковых міліцыянераў вобласці, Іван Сцяпанавіч звярнуў увагу на якасць іх падрыхтоўкі: «Прыкладна 50 працэнтаў нашых участковых інспектараў — гэта маладыя людзі да 30 гадоў. Па прычыне спецыфікі выканання службовых абавязкаў ім часам даводзіцца разбірацца ў даволі складаных (у тым ліку сямейна-бытавых) канфіліктах. І калі няма багатага ўласнага вопыту, забрацца бывае цяжка. Мы будзем шукаць шляхі палепшэння падрыхтоўкі нашых супрацоўнікаў».

Сярод рэгіянаў, дзе сёння работа міліцыі (ад участковага інспектара да начальніка РАУС) выклікае найбольш нараканняў, Іван Сяргей вылучыў Маладзечанскі, Барысаўскі, Слуцкі раёны. Генерал-маёр запэўніў, што да фармілістаў будуць прынятыя самыя жорсткія меры, аднак падкрэсліў, што і ў азначаных праблемных рэгіёнах сёння служыць шмат адказных і адданных справе людзей і міліцэйскіх пагонах.

Цалкам лагічнай і апраўданай была прысутнасць на вязной вузкатэматычнай нарадзе старшын райвыканкамаў і Саветаў дэпутатаў. «Мэта ў нас адна: стварыць камфортныя ўмовы, каб людзі маглі спакойна жыць і працаваць, забяспечыць парадак на тэрыторыі вобласці, — адзначыла старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Святлана Герасімовіч. — Відавочна, што калі кожная дзяржаўная структура будзе працаваць у гэтым накірунку адасоблена, выніку не атрымаецца. Гэта абавязкова павінна быць сумесная работа. Тут у нас ёсць шмат цікавых распрацовак. Безумоўна, даводзіцца вырашаць праблемныя пытанні, напрыклад, па забеспячэнні кадрамі (сёння не ў кожным нашым сельсавеце ёсць свой участковы інспектар міліцыі). Значыць, старшыням сельскіх Саветаў трэба больш клапаціцца аб тым, каб спецыялісты дажджлі да месца, каб былі забяспечаны жыллем і службовым памяшканнем».

Што датычыцца работы з няўдалымі сем'ямі, навадзення парадку на зямлі — усім гэтым мы займаемся разам. Участковыя інспектары ўдзельнічаюць у інфармацыйна-прапагандыскіх групках, у сесіях Саветаў дэпутатаў. Такая сумесная работа абавязкова павінна даць станоўчыя вынікі».

Старшыня Гарadzілаўскага сельскага Савета дэпутатаў Маладзечанскага раёна Аляксандр Грыцук узначальвае камісію па справах непяўналетніх сельвыканкама. Там на ўліку стаіць 19 няўдалых сем'яў, дзе пражывае 42 дзіцяці. Натуральна, кантроль за паводзінамі няўдалых бацькоў, за іх адносіны да дзяцей немагчымы без удзелу ўчастковага інспектара і інспектара па справах непяўналетніх. Паводле слоў старшын, асноўная прычына негатыўных з'яў у такіх сем'ях — п'янства. Барцабы з ім таксама нельга ўзяць без участковага міліцыянера. Дзякуючы сумесным намаганням дэпутатаў, старастаў, актыву сельсавета і ўчастковага летася былі ліквідаваны 2 самагонныя апараты, 6 збытчыкаў самаробнага алкаголю былі прыцягнуты да адказнасці.

На тэрыторыі сельсавета пражывае 10 абавязаных асобаў, якія павінны кампенсавать дзяржаве расходы на ўтрыманне іх дзяцей (паводле Джэрта № 18). Двое з гэтых дзяцей зараз адбываюць тэрмін пакарэння ў месцах забяспечэння волі, яшчэ двое жанчыны знаходзяцца ў дэкрэтным водпуску. Астатнія гора-бацькі працуюць у адукацыі. Кантроль за тым, як абавязаныя асобы ходзяць на працу, ускладнены на ўчастковага. Акрамя таго, ён бярэ ўдзел у правядзенні адзінага дня інфармавання. Дня дэпутата і інш.

— Наргузка ў яго вялікая, — пацвердзіў Аляксандр Грыцук. — Сельсавет у нас няпроста. Ёсць тут прамысловасць (ВРУП «Безінскае», якое працуе ў кааперацыі з Мінскім заводам «Атлант»), СВК «Гарадзілава», ПТВ № 42, дзве агульнаадукацыйныя і адна музычная школы, дзіцячы садок, два ФАПы, участковая бальніца, 11 магазінаў, бар, КБА, участка ЖКГ, — карачай кажучы, усё неабходнае інфраструктура. На тэрыторыі сельсавета ў 27 населеных пунктах пражывае 3305 чалавек. Усіх іх участковыя павінны ведаць».

За апошнія 12 гадоў, як Аляксандр Іванавіч працуе старшынёй Гарadzілаўскага сельскага Савета, змянілася 7 участковых інспектараў і 6 начальнікаў Маладзечанскага РАУС. Толькі адзін з сямі участковых быў мясцовым жыхаром, усе астатнія — гараджане, якія не пражывалі ў сельсавеце. — Частая змена кадраў паніжае эфектыўнасць працы ўчастковага, — адзначыў старшыня. — Пакуль новы чалавек унікну ў сітуацыю, пэўны прамежак часу страчваецца. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, крмынагенная сітуацыя ў сельсавеце апошнім часам палепшылася. Колькасць правапарушэнняў, здзейсненых дарослымі ў 2007 годзе, скарацілася ўдвая. А падлеткі летася ўвогуле ні разу не «засявіліся» ў міліцэйскіх зводках (гэта пры тым, што ў сельсавеце пастаянна пражывае 571 непяўналетні і яшчэ 377 навуачкоўцаў і ПТВ № 42).

...Пасле «разбору палётаў» і абмеркавання праблем удзельнікі нарады ў Маладзечанскім пераклачылі на больш прыемную тэму — узнагароджанне участковых інспектараў. Лепшыя з лепшых атрымалі Ганаровыя граматы Міннаблвыканкама і абласнога Савета дэпутатаў, юбілейныя медалі «90 гадоў міліцыі Беларусі», падзякі старшын Міннаблвыканкама і начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Міннаблвыканкама.

Інга МІНДАЛЁВА.

ЧЫЙ КАЛОДЗЕЖ?

У рэдакцыю звярнуўся жыхар горада Асіповічы Сяргей Міхайлавіч Сідару. Пенсіянер папрасіў дапамагчы яму разабрацца з праблемай калодзежаў.

А гісторыя такая. Жонка Сяргея Міхайлавіча мае ў вёсцы Радучыні бацькоўскую хату. Муж і жонка жывуць у ёй у цэплым сезон. Дом месціцца на вуліцы Новай, дзе ёсць тры калодзежы. Яны былі выкапаны яшчэ 30–35 гадоў таму дзядзямі і бацькамі цяперашніх жыхароў вёскі. Безумоўна, у Радучыні ёсць калонкі, але калодзежамі высюціцы карыстаюцца, калі сістэма водазабеспячэння ламаецца.

Так, прынамсі, здарылася ў леташнім жніўні, калі тры дні даўлялася рамантаваць калонкі. Аднак і напціца з калодзежа кала дома аказалася для Сяргея Міхайлавіча праблематычным: калі жонка пайшла па ваду, то ў выцягнутым вядры знайшла... тры дохляя мышы.

— Я патэлефанаву ў Дараганавіцкі сельскі Савет і там са здзіўленнем даведваюся, што і гэты калодзеж, і ўсе астатнія ў вёсцы не стаяць на балансе ў сельвыканкаме, і таму ўлада не абавязана іх даглядаць, — расказаў Сяргей Сідару. — Дык што, гэтыя калодзежы — міраж?..

Пенсіянер павесіў на калодзеж аб'яву, што піць з яго ваду — небяспечна, прыхезлі ў сельскага Савета і кінулі таблёткі ў калодзеж для дэзінфекцыі — праз некалькі гадзін ваду можна было спажываць. Але сітуацыя настолькі ўсхвалявала Сяргея Міхайлавіча, што ён вырашыў, як кажучы, «падняць шум» і прыцягнуць увагу ўлады і грамадскасці да праблемы.

— Калодзежы, якія былі пабудаваны ў 60-я гады, напэўна, пачалі разбурацца, — разважае пенсіянер. — Накрыўкі ёсць далёка не на ўсіх. І мне падаецца, што надшыюць час быць трыоўка:

а калі тую ваду, дзе плавалі мышы, паг'е чалавек, дзіця?... Чым потым захварэе? Гэта вельмі небяспечная сітуацыя!

Чаму грамадскія калодзежы не стаяць ні на чым балансе? Што перашкаджае паставіць іх на баланс і ўпарадкаваць? Хто павінен даглядаць калодзежы і клапаціцца пра бяспеку пітной вады?

Старшыня Дараганавіцкага сельскага Савета Антаніна Сцяпанавіч растлумачыла, што на балансе мясцовай ўлады знаходзіцца толькі 8 калодзежаў — два, якія рабіў сельсавет, і яшчэ 6, якія капала цяпер ужо ліквідаваная меліярацыйная арганізацыя. Астатнія калодзежы ў вёсках сельвыканкам — а іх больш за 500 (!) — не ўваходзяць у сферу адказнасці мясцовай ўлады.

— Пра калодзеж у Радучынях я ведаю, — пацвердзіла Антаніна Францаўна. — Мы зрабілі там усё, што патрабуецца. Таблёткі ў ваду кінулі, плоская накрывка на калодзежы ёсць. У леташнім лістападзе, калі пайшла скаргі, я вырашыла за свае асабістыя грошы зрабіць на калодзеж накрывку «домікам». Большага пры ўсім жаданні не магу. Такага артыкула выдаткаў, як абслугоўванне калодзежаў, сельвыканкам не мае.

На ўвесь 2008 год у яго бюджэце на добраўпарадкаванне выдзелена 24 мільёны рублёў. Для таго каб пачысціць калодзеж, не гаворачы аб яго рамонце, трэба ад 200 тысяч рублёў і да мільёна. Высока — сельскі Савет не мае магчымасці забраць калодзежы на баланс і абслугоўваць іх.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ДАПАМОГА З «ДАСТАЎКАЙ»

З узростам людзі ўсё больш баяцца не памылаць і расчараванняў, а адзінокай старасці. І вокам міргнуць не паспееш, як ужо дарослыя дзеці разлятаюцца з бацькоўскага гнязда. І, як паказвае жыццё, не заўсёды апраўдваюць бацькоўскія чаканні. Іх абавязкі кладуцца на плечы чужога чалавека — сацыяльнага работніка.

Валянціна Астукевіч, работнік тэрытарыяльнага цэнтара сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, працуе з «адзінокамі» бацькамі ўжо больш як восем гадоў.

— Спачатку цяжка было, бо ў кожнага свой характар, свае патрабаванні, — расказавае Валянціна Адамаўна па дарозе да вуліцы Садовай у Міерах, дзе яна абслугоўвае трох суседкаў, — але хутка прыкпіла ўсім сэрцам да сваіх старых.

За ёю замацавана дзевяць чалавек. Дваіх праведвае два разы на тыдзень, дваіх — тры разы на тыдзень. Пяцярых жа, самых слабых, даглядае ўсе дні, акрамя суботы і нядзелі.

— Дранкі сёння з вамі будзем п'ячы, — паведаміла Валянціна Адамаўна, калі мы былі на месцы. — Міхайлаўна ўчора заказала.

Гатуе сацыяльны работнік толькі для двух падапечных. Але дзень на дзень не прыходзіць. Бывае, прыхварэе бабуля, не мае сілаў падняцца з ложка. Вось і даводзіцца Валянціне Адамаўне пастаяць нейкі час ля газавай пліты.

— Мая Ніна Міхайлаўна, малалетні вазьне ў мінулыя, перажыла ўжо два інсульты. Ходзіць павольна і, у дадатак да таго, дрэнна бачыць, — гаворыць сацыяльны работнік.

— А, бывае, кіёчак згублю



(ходзіць пры дапамозе двух кіёчак. — Н.Д.), тады чакаю пакуль Валечка прыйдзе і выратуе мяне, — дадае бабуля. — Яна — мае вочы і рукі. Не ведаю, што б я без яе рабіла...

— Яўгенія Ігнатаўна — інвалід II групы, — расказавае мне Валянціна Адамаўна пра сваю другую падапечную. — Яе адзіны сын жыве ў Маскве, таму жанчына вырашыла ўзяць сацыяльнага работніка яна таксама як без рук.

— Валечка і вады мне прынясе (калодзеж знаходзіцца праз дарогу), і навіны акія-небудзь раскажа. Летам у агародзе дапамагае. Вось перад святамі разам генеральную ўборку зрабілі. Нядаўна капусту дапамагла па-

спраўляецца са сваімі абавязкамі. Акрамя таго, Валя ўважліва і душэўна чалавек.

У доме Яўгеніі Ігнатаўны не так цяпла, як у папярэднім: тут няма паравога ацяплення. Штодзень трэба тапіць печку.

— Ігнатаўна робіць гэта самастойна, я толькі дровы з вуліцы прыношу.

Але нягледзячы на тое, што Яўгенія Ігнатаўна можа прыгатаваць ежу сама, без свайго сацыяльнага работніка яна таксама як без рук.

— Валечка і вады мне прынясе (калодзеж знаходзіцца праз дарогу), і навіны акія-небудзь раскажа. Летам у агародзе дапамагае. Вось перад святамі разам генеральную ўборку зрабілі. Нядаўна капусту дапамагла па-

ставіць. Адным словам, што ні папрасу, тое зробіць. Дарагога каштуе, што прыносіць Валя лека з аптэкі і прадукты з магазіна. Бывае, адважуся ды паклыпаю ў магазін. Дык назад ледзьве ногі перастаюць.

Па дарозе да Яўгеніі Пятроўны Валянціна Адамаўна забегла ў пральню.

— Кліентка прасіла памыць курткі. Ды і бялізну для Пятроўны трэба забраць.

Яўгенія Ігнатаўна жыве ў камунальнай кватэры, у цэнтры Міераў. Яе суседка таксама знаходзіцца на сацыяльным абслугоўванні, але ў іншага работніка.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

НЕ ДАПУСКАЮЧЫ ЗРЫВАЎ

У Магілёве адбылася першая селектарная нарада з усімі раённымі цэнтрамі вобласці па выкананні дзяржаўнай праграмы развіцця малых і сярэдніх гарадоў і пасяленняў.

Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Барыс Батура назваў праграму развіцця малых гарадоў адной з краевугольных дзяржаўных праграм Беларусі. Паводле яго меркавання, пакуль мясцовая ўлада слаба займаецца ажыццяўленнем намечаных праектаў. А між тым, ужо сёлета іх укараненне павінна даць павелічэнне аб'ёмаў вытворчасці і забяспечыць 2 працэнт даходаў у бюджэт. Падлічана, што даход ад працы малых прадпрыемстваў павінен склаці 5 мільярд рублёў.

Таму кіраўнік вобласці вырашыў дэталёва разабрацца з усімі пытаннямі, якія тармоззяць ажыццяўленне інвестпраектаў і стварэнне новых вытворчасцяў. Падрабязны разбор будзе праходзіць на селектарных нарадах штомесяц.

Сёння ў Бялынічах зрываюцца тэрміны запуску вытворчасці клеенага бруса. У пасёлку Глуша Бабруйскага раёна плануецца адкрыць фірму па рамонце мэблі ў адным з пустых будынкаў. У Быхаве запраць вытворчасць паролону, а ў вёсцы Гадзілева будуць вырабляць пілеты. У Глускім раёне плануецца адкрыць сёлета некалькі новых прадпрыемстваў, а таксама культурна-спартыўны цэнтр.

У Кіраўскім раёне мясцовую ўладу турбуе зацягванне працы перадачы будынка былога дрэвапрацоўчага камбіната чатыром новым прадпрыемствам. Ад уладаў Кіраўскага абласнога кіраўніцтва патрабуе актывізаваць працу па запуску завода жалезабетонных вырабаў. У Хоцімску слаба ідзе праца па стварэнні прадпрыемства, якое будзе займацца трэпелам — перспектыўным відам сыравіны.

У Круглым знайшлі яшчэ аднаго інвестара для адкрыцця цаглянага завода. У Клімавічах рэалізуюць сур'ёзны праект: вытворчасць газасілікатных блокаў па кітайскай тэхналогіі. У Клічаве запраць некалькі прадпрыемстваў: па рамонце аўтамабіляў, лесанепарацоўцы, грузавых развозках і... вырошчванні шыншыль. У Шклове будзе арганізавана швейная вытворчасць на былой мзблевай фабрыцы, а ў Александрый — новы сучасны мяскампінат.

Праз месяц кіраўнік раёнаў павінны распісаць тэрміны ажыццяўлення кожнага праекта і строга іх прытрымлівацца, не дапускаючы зрываў. Старшын райвыканкамаў абласнога кіраўніцтва настолькі пераконавае не баяцца, а шукаць патэнцыйных інвестараў і інтэнсіўна з імі працаваць.

На сёлета ў Магілёўскай вобласці намечана ажыццяўленне 278 інвестыцыйных праектаў і мэралпрыемстваў, а аб'ём інвестыцый дасягне 370 мільярд рублёў.

Ілона ІВАНОВА.

ТЕМА ДНЯ

ВИТЕБСКИЙ ПОДХОД

Проедшая неделя была отмечена проведением очередного (первого в этом году) заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Тема заседания — о взаимодействии местных Советов депутатов Витебской области с исполнительными и распорядительными органами в решении вопросов, касающихся улучшения условий жизни людей — была выбрана не случайно. Именно на Витебщине с этого года изменена практика формирования бюджетов Советов первичного территориального уровня (сельских, поселковых и городов районного подчинения).

Ч то в результате получили органы первичного звена власти, можно ли применить опыт Витебщины в других регионах республики, улучшились ли условия жизни людей в ходе реализации Указа Президента № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения» — эти и другие моменты обсуждали в ходе встречи члены Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.

«Указ создал достаточно хороший правовой коридор для повышения эффективности и результативности работы местных Советов», — подчеркнул, открывая заседание, Председатель Совета Республики Геннадий НОВИЦКИЙ. — Но одно дело — правовые нормы, другое дело — их реализация».

К сожалению, прошедший год показал, что на местах в этом направлении наблюдаются некоторые инертность и пассивность, а новые возможности, представленные указом, не всегда используются. И в первую очередь это касается финансового наполнения бюджетов. И хотя, отметил Геннадий Новицкий, в ходе реализации указа намечались определенные подвиги — укрепились материально-техническая база Советов, приведенные в порядок многие административные помещения, улучшился кадровый состав, — однако эти результаты не соответствуют планке, установленной Президентом в отношении качества жизнеобеспечения населения.

«Создавая рабочую группу для изучения опыта Витебской области, мы ставили перед собой две задачи. Во-первых, увидеть разумные, толковые и прогрессивные подходы к решению проблем населения, чтобы впоследствии «растрижировать» их по республике. И, во-вторых, что не мене, а может быть, и более важно — определить «слабые звенья», увидеть недостатки в работе на местах и подумать, как их снивелировать», — сказал

Геннадий Новицкий. Он предложил присутствующим поговорить не только о том, что сделано (прежде всего, в отношении качественного уровня жизни), но и о том, что не сделано и почему.

Э то и задавало тон всему последующему ходу встречи. Председатель Витебского областного Совета депутатов Александр АТЯСОВ рассказал, что после подписания указа № 21 все местные бюджеты были приведены в соответствие с его требованиями. «Однако сделали мы это шаблонно, исходя из «буквы», а не из смысла и духа этого документа», — заявил Александр Атясов. — Такое «механическое» применение указа привело к резкому снижению собственных доходов в бюджете первичного уровня власти — они составили всего лишь 10 процентов».

Поэтому уже в середине прошлого года на Витебщине начали искать новые подходы, чтобы обеспечить сельсоветы нормальным, самодостаточным бюджетом и таким образом дать им реальную возможность решать проблемы населения.

«Мы приняли во внимание, что пункт 1.1 указа, где перечисляются все закрепленные за сельсоветом источники дохода — это обязательный перечень к исполнению. В качестве же регулирующих источников мы добавили **подходящий налог с физических лиц** (работников предприятий и организаций, расположенных на территории сельсовета) и **налог с продаж товаров в розничной торговле**. А также **ряд местных сборов** (сбор за владение собаками и курортный сбор). Теперь бюджеты первичного уровня, сформированные на 2008 год, на 68 процентов состоят из собственных доходных источников, и только на 32 процента — из дотаций», — сказал Александр Атясов. — В результате такого подхода бюджет первичного уровня становится наименее дотационным во всей иерархической структуре Витебщины. Для сравнения, областной бюджет дотационен на 37 процентов, городские и районные — на 36».

Теперь, считает Александр Атясов, местные власти будут реально заинтересованы в развитии своей территории — ведь величина подоходного налога напрямую зависит от величины заработной платы, а значит, и от развития имеющихся предприятий и создания новых.

П одвести каждый район Витебской области под новую схему формирования бюджета первичного уровня оказалось задачей непростой. Например, Чашинский район и по населению, и по территории в два раза больше Шарковщинского. Однако земельный налог в Чашинском районе составляет всего 57 миллионов рублей, в то время как в Шарковщинском — 270 миллионов. Естественно, что в Чашинском сформировать бюджеты первичного уровня гораздо сложнее. «Поэтому мы решили отдать ему подходящий налог не только с физических лиц, но еще и с

юридических. И это нормально. Пусть работают», — считает Александр Атясов.

Рассказывая об источниках пополнения местных бюджетов в текущем году, председатель Витебского областного Совета депутатов назвал в числе основных следующие: продажа земельных участков (в основном в пригородных сельсоветах), сбор с заготовителей, компенсационные выплаты (большинство районов области включило в бюджеты первичного уровня компенсации за питание в детских садах, содержание в социальных приютах и т.д.), внебюджетные фонды. Кстати, последние были созданы после изучения опыта Гомельской области. Однако и здесь Витебщина подошла к вопросу творчески, применив собственную инструкцию. Об итогах пока говорить рано, но по результатам первого месяца года только в Новолукомле добровольные взносы граждан составили 4,2 миллиона рублей. За год эту цифру реально довести до 50–60 миллионов».

Также в сельсоветский «карман» отправятся 515 млн рублей, выделенных областью непосредственно на поощрение сельсоветского актива — старейшин.

«Однако, — считает Александр Атясов, — сделанное не дает нам права успокаиваться. Теперь будем вести ежеквартальный мониторинг. Все Советы, которые не вышли на программные задачи, будут корректировать свои бюджеты, искать новые подходы. Мы в области называем 2008 год «годом 21-го указа» и хотим за этот период отшлифовать все так, чтобы хватило на много лет вперед, чтобы каждый председатель первичного уровня власти знал свою налоговую базу».

Председатель Могилевского областного Совета депутатов Владимир ПАНТЮХОВ согласен с тем, что сегодня одной из острых проблем Советов является дотационность бюджетов первичного уровня. Но, по мнению Владимира Ивановича, на Витебщине нашли нестандартный прием, который «серьезно меняет всю картину формирования бюджета».

«Мы у себя в области тоже пришли к выводу о необходимости подобной схемы, однако ряд обстоятельств задержали ее практическое применение, — заявил он. — Я абсолютно убежден, что оставляя все так, как сегодня есть у большинства из нас в отношении формирования бюджетов первичного звена, нельзя».

Без дополнительного финансирования не обойтись и при серьезном подходе к решению других вопросов, например, обозначенных указом № 70 и касающихся сноса пустующих и ветхих домов. Здесь Витебская область также опередила остальных, продемонстрировав, по мнению Владимира Пантюхова, «творческий подход, серьезную базу и впечатляющий результат».

(Окончание на 2-й стр. «МС».)

ДАПАМОГА З «ДАСТАЎКАЙ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Больш за ўсё Яніна Пятроўна любіць мыць твар. Таму просіць мяне па магчымым прыходзіць раней, каб прынесці тазік з цёплай вадычкі.

Вось і сёння бабуля мыецца павольна і з задавальненнем. І раптам на яе вачах з'явіліся слёзы.

— Вось так кожны дзень. Плача, перажывае, што не ў стане дапамагчы дзецям. А сама ж нічога не можа рабіць, нават каб ногі на ложках ускінуць, патрабна дапамога, — гаворыць Валянціна Астукевіч.

— Дачка аднойчы забрала мяне да сябе. Праз два тыдні я захацеў у сваёй пакоі вярнуцца. Тут мне з Валечкай нежак спадабалася.

Пасля мы з Валянцінай Адамаўнай зрабілі рэйд па прадуктовых магазінах.

— Даводзіцца абыходзіць не адзін гандлёвы пункт, каб задаволіць патрэбы ўсіх, таму раней часта пакаціла цяжкую сумку з прадуктамі на раме веласіпеда. Аднойчы прыходжу, а сумкі няма. А там прадуктаў на 33 тысячы рублёў. Што рабіць — сама вінавата. Давялося набыць усё па другой кругу, але ўжо за ўласныя грошы.

Па дарозе сустрэлі калегу Валянціну Адамаўну. Яна ніяк не магла знайсці аўсянку ў б'юльм кардонным пачку.

— Мая бабка ніякую іншую аўсянку не есць, — усміхаецца сацыяльна работнік.

Жанчына, я заўважыла, была без веласіпеда. Яг аказалася, яго не так даўно ўкралі літаральна з-пад магазіна.

Яблікі і кураціны павезлі на вуліцу Камсамольскую, Яўгеніі Міхайлаўне. Жанчыне

толькі 55 гадоў. Яна — самая маладая падапечная Валянціны Адамаўны. Але лёс склаўся так, што з-за хваробы Яўгенія Міхайлаўна абмежаваная ў руху.

— Мы з сацыяльным работнікам сябруем, дзелімся праблемамі, радасцямі, перажываннямі. Часам падыходжу да акна, загляваючы вочы і ўяўляю, што еду на лыжах па лесе. Распачуся... А тут у акне бачу: Валечка на сваім веласіпедзе пад'язджае. І мой сум знаека.

У аддзяленні сацыяльнай дапамогі дома няма месца выпадковым людзям. Нялёгка штотдзённая праца сацыяльнага работніка па сіле толькі тым, хто валодае тактамі, чалавечасцю, здольны ўспрымаць чужы боль. За дзевяць гадоў Валянціна Астукевіч стала бліжэй і неабходным чалавекам для многіх адзіночкі пенсіянераў. Яны не прамяняюць свайго сацыяльнага работніка ні на каго іншага.

— Аддзяленне сацыяльнай дапамогі дома Міёрскага раёна ў гэтым годзе адзначае дваццацігадовы юбілей. На сёння мы абслугоўваем 420 пажылых людзей, з іх 219 чалавек — адзіночкі, 201 — адзіночка пражываючы, — расказвае дырэктар тэрытарыяльнага цэнтру сацыяльнага абслугоўвання Міёрскага раёна Алена Шамэнка.

Найбольшы попыт сацыяльных работнікаў у Язенскім, Пявэцкім і Завусцёўскім сельсаветах, у горадзе Міёрска і горадзе Дзісна.

У аддзяленні сацыяльнай дапамогі тэрытарыяльнага цэнтру працуе 68 сацыяльных работнікаў, з іх 8 — па сумяшчальніцтве (у асноўным гэта паштальёны, малаказборшчыкі).

Надзея ДРЫЛА, 3 верасня 2002 года аб-

слугоўванне ў аддзяленні сацыяльнай дапамогі дома пераведзена на платную аснову. На сёння на ўмовах частковай аплаты абслугоўваецца 360 чалавек, на ўмовах поўнай аплаты — 7 чалавек (дзеці жывуць у тым жа населеным пункце, што і яны) і 52 пажылыя чалавекі абслугоўваем бясплатна (маламаёмныя пенсіянеры, а таксама інваліды I і II груп, якія з'яўляюцца адзіночкі ці маюць сваякую за межамі Беларусі).

Да некаторых сацыяльна работнік ходзіць два разы на тыдзень (гэта каштуе 7910 рублёў), да кагосьці тры разы (9740 рублёў), калі ж у чалавека значна зніжана рухальная актыўнасць, то яму аказваем падтрымку пяць разоў на тыдні (13 230 рублёў).

У нас ёсць спецыяльны работнік, які аказвае разнавыплатныя паслугі — у асноўным складу адносіцца колка і распілоўка дрэў. Для гэтай мэты мы набылі бензапілу. Сацыяльна работнік, у сваю чаргу, таксама могуць аказаваць дадатковыя платныя паслугі, якія не ўвайшлі ў пералік агульнадаступных: пакліць вокны, вымыць рамы, шкло, прапалоць грады, выкапаць бульбу, знайсці брыкет.

Раней сацыяльным работнікам выплачвалі кампенсацию, на якую яны маглі набыць тое, што ім было неабходна (сумку, вопратку, абутак). Пачынаючы з 2006 года ў сілу ўступіла новая пастанова, якая абавязвае нас набыць і выдаваць спецадзёнку. У мінулым годзе работнікам закупілі гумавыя боты на ўцяпляльніку і курткі з усімі неабходнымі атрыбутамі (флікерамі і эмблемай Цэнтру).

Надзея ДРЫЛА, Міёрскі р-н.

БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

МАЛЫЯ ГАРАДЫ



Невялікая колькасць прамысловых прадпрыемстваў, прыяўрэнне сельскагаспадарчай вытворчасці і, як вынік, — пэўныя праблемы з занятасцю людзей. Такая сітуацыя характэрная для значнай колькасці малых гарадоў і пасёлкаў Беларусі. Аднак у кожным канкрэтным выпадку тут ёсць і пэўныя асаблівасці. Таму і варыянты для актыўнага сацыяльна-эканамічнага развіцця ў таго ці іншага рэгіёна маюць свае «мясцовыя» адрозненні.

Айчыны «Неапаль»

Фаніпаль стаў горадам адносна нядаўна — у 1999 годзе. Кажуць, што такі статус населенаму пункту быў прысвоены апошнім у нашай краіне. Так што яго праверанне можна лічыць самым маладым горадам Беларусі. А вось гісторыя гэтага мястэчка налічвае больш чым паўтара стагоддзя, пачынаючы першыя пісьмовыя ўзгаданні пра яго адносяцца да 1856 года.

Раней выходзіла на радыё тапанімічная перадача «Адуль пайшлі назвы». Калі гараджане туды звярнуліся, то даведаліся, што ў перакладзе з грэчаскай мовы «фаніпаль» абазначае «вясёлае, радаснае паселішча». Цяпер ніхто дакладна не можа патлумачыць, пры чым тут грэкі, аднак, магчыма, гэта была даніна модзе. Таму па аналогіі з Канстанцінопалем, Неапалем і з'явіўся Фаніпаль. Мястэчка невялікае, аднак даволі вядомае. У свай час з'яўдзіліся сюды і Кацярына II — «заскочыла»

«СПАДАРОЖНІК» З ПЕРСПЕКТЫВАЙ

аднойчы да тутэйшага панства, калі накіроўвалася з Варшавы ў Пецярбург. Аду з вуліц і цяпер паміж сабой месціны завуць «кацярынка». Да гэтага часу непадалёк застаўся нават участак старой лівайскай алеі.

У тутэйшай гімназі створаны краязначны музей, дзе сабраны каля 200 экспанатаў, па горадзе распрацаваны адметныя турыстычны маршрут, падчас якога гасцям узадаюць пра маэнт-фантак Багдадзюўскіх, сямейны касцёл, выведдуць на кацярынінскі тракт, пакажуць ліпавую алею... Месціны займаліся і ганчарнай справай, а яшчэ непадалёк былі распрацоўкі торфу. Граф Чанскі працягнуў шодкі Чыгунку, была заснавана свая станцыя. Тут паравозы «запраўлялі» вадоў, працавала вадакачка — адметная калонка захоўвалася да нядаўняга часу. Зраўма, усё гэта пэўным чынам вызначыла перспектывы Фаніпаля, аднак яго надзвычай актыўнае развіццё пачалося ў 1970-ых гадах, калі тут пачаў працаваць шэраг прамысловых прадпрыемстваў.

Не гандлем адзіным...

Нафтавая і хімічная база, а таксама база сельгастэхнікі, заводы жалезабетонных канструкцый, шчэбенны, оптыка-механічны і шэраг іншых важных аб'ектаў — будоўля тут разгарнулася сапраўды маштабная. Вядома, разам з вытворчымі магутнасцямі ўзводзілася і жыллё. Таму ў Фаніпаль прыязджалі спецыялісты з усяго Саветаў Саюза. Значны прамысловы патэнцыял на той час быў запатрабаваны ў поўнай меры, а гэтыя напрыклады 80-ых узніклі пэўныя аб'ектыўныя цяжкасці. У выніку вялікія па плошчах вы-

творчыя пляцоўкі апусцелі і пасля гадамі не выкарыстоўваліся па прызначэнні. Выгаднае размяшчэнне (горад знаходзіцца літаральна за 15 кіламетраў ад Мінскай калывавой) паспрыяла актыўнаму развіццю прыватнага сектара. Цяпер больш за палову вытворчых плошчаў, якія раней паставалі, здаецца ў арэнду. Тут працуюць каля паўсоты прадпрыемстваў, Фаніпаль — надзвычай прывабная тэрыторыя для развіцця малага і сярэдняга бізнэсу.

Спектр вытворчых накірункаў, які развіваюць прыватнікі, надзвычай шырокі — акрамя гандлёвай дзейнасці, грузаво-перавозак, яны актыўна займаюцца вытворчасцю. Адзін з яскравых прыкладаў — закрытае акцыянернае таварыства «Энергамера». На працягу 2007—2008 гадоў у Фаніпаль плануецца ўвесці ў эксплуатацыю завод па вытворчасці электронных вымяральных прыбораў для ўліку энергіі. Напрамак надзвычай актуальны, паколькі такія лічылнікі цяпер абсталёўваюцца дамы, дзе налічваецца больш чым 60 кватэр. А ў бліжэйшай перспектыве на электронны ўлік мяркуюцца перавесці і ўвесь жылфонд. Так што фаніпальскае «Энергамера» са сваёй прадукцыйнай якасць будзе дарэчы. Нездарма будаўніцтва адпаведнага завода аднесена да асноўных інвестыцыйных праектаў, якія ў бліжэйшай перспектыве плануецца тут рэалізаваць у межах праграмы развіцця малых гарадоў і пасёлкаў. Агульны яго кошт ацэньваецца амаль у 3 мільярды рублёў, мяркуюцца стварыць 30 працоўных месцаў. Новая перспектыва вытворчасці з'явіцца ў... былым будынку райспажыўтварыства, якое некалькі дзесяцігоддзяў гатуе паставала. Прыватнікі выкупілі памяшканне і пачалі дзейнічаць...

Пасляжова рэалізоўваюцца праекты і з удзелам замежнага капіталу — у межах аднаго з такіх пабудаваны завод па выпуску медыцынскіх вырабаў. Цяпер на гэтым прадпрыемстве працуюць больш за 300 чалавек, сярэдняя заробатная плата тут адна з самых высокіх не толькі ў горадзе, але і ў раёне. У Фаніпаль цяпер 6 прамысловых прадпрыем-

стваў, дзе занятая каля тысячы работнікаў, а горадаўтваральным лямбда выдому агракамбінат «Дзяржынскі», дзе працуюць 1,3 тысячы чалавек. Перадавое сельгаспрадпрыемства актыўна развіваецца, цяпер гэта сапраўды магучы аграхолдинг з уласнай вытворчасцю і перапрацоўкай. На працягу бліжэйшых гадоў на «Дзяржынскім» плануецца рэалізаваць шэраг інвестыцыйных праектаў па будаўніцтве некалькіх цэху. Агульны бюджэт гэтых мерапрыемстваў перавысіць 11 мільярдаў рублёў.

Парадаксальна, але факт

Паводле апошняй інфармацыі, у Фаніпаль пражывае 13,2 тысячы чалавек. Дамагарафічная структура даволі адметная — амаль 70 працэнтаў насельніцтва знаходзіцца ў працаздольным узросце. Штогод колькасць фаніпальцаў павялічваецца за кошт натуральнага прыросту, а таксама міграцыі. Сюды па-раўнейшаму імкнучца патрапіць многія, горад лямбда даволі прывабным месцам для жыцця. Перш за ўсё з-за блізкасці мегаполісу.

— Раней Фаніпаль разглядаўся перш за ўсё як горадспадарожнік Мінска, — адзначае старшыня Фаніпальскага гарвыканкама Сяргей Колас. — Думаю, што ў бліжэйшым часе паводле такога варыянта ён і будзе развівацца. Сталіца прыпыніцца ў межах калывавой, застанецца зялёная зона, а перспектывы атрымаюцца менавіта бліжэйшая населеныя пункты. Магчыма, з цягам часу сюды і метро правядуць.

Дарэчы, дабрацца з Фаніпаля ў Мінск даволі зручна — атрымаецца нават хутчэй, чым з асобных сталічных мікрараёнаў у цэнтр патрапіць. Гучыць даволі парадаксальна, але гэта факт. Таму, мабыць, кошт жылля ў «спадарожніку» мала адзін аднаго адпавядае ад цэнаў на рынку нерухомасці ў сталіцы. Попыт, як вядома, фарміруе прапанову, таму будаўніцтва ў Фаніпаль даволі актыўнае. Тых, хто мае патрэбу ў паліяпшэнні жыллёвых умоў, каля 1,2 тыся-



чы чалавек, аднак вырашыць кватэрнае пытанне можна апэратыўна — цяпер кватэры атрымліваюць чаргавікі пачатку 2001 года.

Будынкi ўзводзяцца даволі хутка, іншая справа, што ўзнікае праблема па месцы іх размяшчэння. Фактычна гарадская тэрыторыя ўжо поўнаасцю выкарыстана і далей проста няма варыянтаў для яе далейшага развіцця. Фаніпаль знаходзіцца паміж трох дарог: дзвюх вялікіх магістральных і чыгункі. Яны і абмяжоўваюць тэрыторыю. А, да прыкладу, будавацца па той бок трасы «Брэст—Масква» — вельмі затратны праект, бо ў такім разе, акрамя жылля альбо вытворчых магутнасцяў, абавязкова давядзецца ўзводзіць некалькі мастоў. З-за дэфіцыту плошчаў на ўзроўні вобласці нават было прынята рашэнне аб тым, што ўчасткі пад індывідуальную забудову ў Фаніпаль выдзяляюцца. Плануецца ўзводзіць толькі шматпавярховыя дамы — пад развіццё горада плануецца перадаць 100 гектараў зямлі.

Разам з новым будаўніцтвам неабходна давядзіць да ладу жылфонд «ва ўзросце», паколькі пэўная частка дамоў узведзена ў пачатку 70-ых. Як лічыць Сяргей Колас, адпаведныя праекты, напэўна, не прызначаны для нашых умоў, паколькі ўзнікаюць праблемы з належным аб'яраваным жылля. Таму праводзіцца цэлепава рэабілітацыя — сёлета плануецца «ўцяпляць» некалькі такіх «праблемных» дамоў. У горадзе даволі вялікая сацыяльная сфера — акрамя гімназіі, працуюць яшчэ сярэдняя адукацыйная, музычная школы, 4 дзіцячыя садкі, цэнтр дзіцячай творчасці, паліклініка. Усё як у звычайным горадзе, які хоць і невялікі, аднак патрабуе значнай увагі.

Мікалай ЛІТВІНАЎ, Фота Мары ЖЫЛІНСКАЙ. Мінск — Фаніпаль — Мінск.

ВИТЕБСКИЙ ПОДХОД

(Окончание. Начало на 1-й стр. «МС».)

На 1 января 2008 года в Витебской области было снесено 72 процента от всех выявленных ветхих домов. (Освободившиеся после сноса земельные участки распределили под строительство жилых домов и ведение личного подсобного хозяйства.) А в 2008 году на эти цели в бюджете области выделен 1 млрд рублей.

«Эта настоящий прорыв. Ни одна из областей республики не может привести больше внушительные аргументы. Хотя возможности у всех сегодня примерно одинаковые. Для своей области я увидел здесь достойный пример для подражания», — резюмировал Владимир Пантюхов.

Безусловно, и в Витебской области существует ряд нерешенных вопросов, касающихся прежде всего малочисленных населенных пунктов и хуторов

и обеспечения их жителей необходимыми услугами. Нуждаются в ремонтных работах и реконструкции многие торговые объекты и здания комплексных приемных пунктов. Актуальной остается проблема обеспечения кадрами медицинских учреждений. На решение (а не на констатацию) этих проблем и будут нацелены усилия органов власти всех уровней в ближайшем времени.

«Работа, проведенная в Витебске, безусловно, заслуживает внимания, — подчеркнул в своем выступлении председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Анатолий МАЛОФЕЕВ. — Но тем не менее вопрос наполнения налоговой базы первоочередно зрвеня с повестки дня не снимается, тем более что у каждой из областей есть свои особенности. И если мы не дове-

дем эту работу до конца, то не достигнем целей, поставленных Президентом».

Безусловно, не все нововведения, которые проходят сегодня «апробацию» в Витебской области, беспорны. Но в этом — в возможности искать, пробовать — и заключается суть творческого подхода.

«Подобные подходы часто не укладываются в уже сложившиеся стереотипы, — заметил Геннадий Новицкий. — А ведь жизнь еще более многообразна. Поэтому экспериментировать можно и нужно». Обмен опытом между областями и совместные поиски путей решения задач, обозначенных указом № 21, будут продолжаться и далее — участники встречи высоко оценили эффективность такой формы работы в рамках Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Наталия КАРПЕНКО.

У Гомельскай вобласці паднялася вада

На малых рэках Гомельскай вобласці адзначаецца пад'ём узроўню вады. У апошнія дні рост рэгіструецца пераважна на прытоках Прыпяці.

Як паведамілі ў Гомельскім абласным цэнтры па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя, развіццё не характэрнай для зімы дажджавой паводкі звязана з плюсыўнымі тэмпературамі паветра, якія ўсталяваліся з пачатку лютага. Гэта прывяла да раставання на рэках ледзянога покрыва, крыгаходу і ўтварэння затораў.

Цяпер на рэках рэгіструюцца невялікія пад'ёмы — у сярэднім ад 1 да 6 см у суткі. Спецыялісты адзначаюць, што такі рост узроўню вады далёкі ад небяспечнай прыроднай з'явы. Алена САФРОНАВА, БЕЛТА.

БУДНІ СЕЛЬСАВЕЦКІЯ

ЁСЦЬ ГРОШЫ — ЁСЦЬ ДОБРАЎПАРАДКАВАННЕ

У Муляраўскі сельсавет Петрыкаўскага раёна ў 2005 годзе паступіла 134 звароты грамадзян, у 2006-ым — 125, летась — 92... Змянішце адбылося відавочна. Сакрэтаў тут няма, лічыць старшыня Муляраўскага сельскага Савета Петрыкаўскага раёна Васіль Калядка. З людзьмі трэба працаваць пастаянна, умець весці дыялог, не адмахвацца ад прасьбаў. Бываюць выпадкі, калі той ці іншы чалавек з такім пытаннем прыдзе, што яно ні на гэты момант, ні ў перспектыве не вырашыць. Тады трэба ўмець гэта растлумачыць, каб не ўзнікла крыўды ці непаразумення.

Тэматыка зваротаў самая розная. Тут і выпіскі пілатажу, і працы на рамонтныя работы на падворках, і скаргі на работу магазінаў, і прасьбы аб прапісцы блізкіх сваякоў, і прадастаўленні зямельных участкаў, і кансультацыі па куплі-продажы жылых дамоў, і пытанні па добраўпарадкаванні ўсяго не пералічыць. Ва ўсім неабходна разабрацца, падумаць, якія падыходы лепш прымяніць.

Вось, напрыклад, праблема: стары аварыйныя дрэвы ў населеных пунктах. Што з імі рабіць, вядома: спілаваць і пусціць на дрывы. Толькі ці не ўлічыць гэта ў дабраўпарадкаванні? Ды не ў капецку, а ў паўтара мільёна рублёў, як гэта было, калі ў Смятанчых пазбавіліся ад пяці тухлыхых талпоў. Тую суму заплалі камунальнікам, бо на ўказаных работах была выкарыстана іх тэхніка.

Калі так пойдзе далей, падумалі кіраўнікі сельсавета, дык дзе на ўсё ўзяць грошы? Таму ў шэрагу адпаведных захадаў (набыццё тросу, наём прыватнай тэхнікі і г.д.) наравлялі растлумачальную работу з гаспадарамі дамоў, каля якіх растуць аварыйныя дрэвы, — з той мэтай, каб яны ўнеслі частку грошай за знос. Так ужо было зроблена ў Курцычах, Забалотці, Муляраўцы, Сярэдняй Рудні і Смятанчых, а сёлета на чарзе вёска Слабада. Людзям паведамілі аб аліквідаванні дрэў за пятакі грошай, каб яны зараней ведалі, калі будуць праводзіцца работы. Дапамагалі асправажыць жыхароў вёскаў старэй-

шапа, якія з'яўляюцца сапраўднай апаорай сельвыканкама. Напрыклад, Віктар Семініцкі з Кархоўкі шукае адрасы спадкаемцаў пустых хат, каб вызначыцца з лёсам апошніх: зносіць або здаваць у арэнду. Ён жа нагадае вясцоўцам аб свечасовай плаце падаткаў на зямлю і нерухомасць. Марыя Баравіч са Слабады праводзіць актыўную работу па закупе малака ў населеныя. Старэйшына вёскі Забалотце Галіна Боусун многае робіць па арганізацыі добраўпарадкавання населеных пунктаў...

Да слова, у рабоце па добраўпарадкаванні самым непасрэдным чынам задзейнічаны і супрацоўнікі сельвыканкама. За адным разам яны тлумачылі людзям, што грошы з бюджэту на гэта не выдзяляюцца. Не хочаць прымаць асабісты ўдзел у наяўдзены прыгажосці — калі ласка, уносьце пэўную суму. Такім чынам у населеных пунктах сельсавета і вуліцы абкошваюцца, і могілнікі абгароджваюцца. Засталося завяршыць работу ў Курцычах і Людвінаве.

На тэрыторыі сельсавета пражывае звыш шасцісот пенсіянераў, у тым ліку сем інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. 87 вясняў фашысцкіх канцлагераў, 18 сем'яў загінулых ваенаслужачых. На іх, а таксама на ветэрану вайны, адзіночкі грамадзян пажылога ўзросту і грамадзян іншых льготных катэгорыяў маецца банк даных. Пытанні сацыяльнай абароны знаходзяцца на кантролі ў сельскага Савета. Людзям аказваецца

«НАЛАВІЎ» ДЫК «НАЛАВІЎ»...

На рацэ Ола Кіраўскага раёна затрыманы браканьер, які з дапамогай забароненай прылады рыбалоўства («малывачніца») незаконна здаваў 5925 асобін вярхоўкі.

Парушальніка шпалілі за руку работнікі Бабруйскай міжрайінспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Прыродным рэсурсам быў нанесены ўрон у асабліва буйным памеры — 592 базавыя велічыні. Цяпер разглядаецца пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы. Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

ГРАМАДСКІ САВЕТ:

МАЛАФЕЕЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і сацыяльнаму развіццю; САСОНКА М. П., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і сацыяльнаму развіццю; СЯЛІЦКА В. С., старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў;

СІВАКОВА В. А., старшыня Аршанскага гарадскога Савета дэпутатаў;

ЯРКОВІЧ В. І., старшыня Круглянскага сельскага Савета Магілёўскай вобласці.

АДКАЗНАЯ ЗА ВЫПУСК:

Наталя КАРПЕНКА.

Кантактны тэлефон 292 21 03.

НА СУВЯЗІ — ВЁСКА

Паўміліённы абанент стаячарных тэлефонаў сетак быў падключаны ў пачатку года ў Мінскай вобласці. Ім стала Звінада Галавастая, жыхарка вёскі Заходняя Морач, што ў Салігорскім раёне.

У 2008 годзе Мінскі філіял РУП «Белтэлекам» плануе інвеставаць у сваё развіццё каля 80 млрд рублёў. На стварэнне новых тэлефонных нумароў і абсталяванне тэлефонных станцый у аграпрадках, раённых цэнтрах і пасёлках гарадскога тыпу будзе выдаткавана каля 40 млрд рублёў.

— Забяспечваць тэлефоннай сувяззю аддаленыя і цяжкадасягалыя населеныя пункты — гэта наша задача як нацыянальнага апэратара і сацыяльна арыентаванай кампаніі, паколькі магчымасці для зносінаў павінны быць ва ўсіх, а не толькі ў жыхароў вялікіх гарадоў, — такой думкі прытрымліваецца генеральны дырэктар Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белтэлекам» Канстанцін Цікар. — Таму выказванні некаторых «экспертаў» аб неметагэаграфічнасці тэлефонізацыі вёсак і «закупванні грошай», скіраваныя ў першую чаргу супраць тых людзей, якія пазбавіліся зносінаў са знешнім светам. Тым больш, што тэлефонная лінія — гэта і Інтэрнэт, і іншыя сучасныя тэхналогіі сувязі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ЧЫЙ КАЛОДЗЕЖ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Між тым, водныя сеткі (маеца на ўвазе водаправод) перададзены на баланс спецыялізаванай арганізацыі, але гэты працэс не закрануў калодзежы. Два гады таму ў Дараганяўскай сельсаветае зрабілі на іх накруўкі, а пра ўсё астатняе павінны клапаціцца самі людзі.

— Кожны гаспадар павінен у першую чаргу думаць пра сваю бяспеку, — лічыць Антаніна Сцяпанавіч. — Штогод мы клеім аб'явы: пасля паводкі трэба звярнуцца ў санстанцыю і атрымаць бясплатныя прэпараты для дэзінфекцыі вады. Нават калі калодзежы не стаяць у нас на балансе, мы ніколі не адмаўляем людзям у дапамозе: калі што здарылася — паклічам санстанцыю, трэба адпавядаць пасля зімы застаялу ваду — звернемся ў «Водаканал». Але выдаткі павінны ўзяць на сябе ўсе ж самі людзі: аб'яднацца, як калодзежы і бакі для будаўніцтва калодзежаў, і абслугоўваць сваю ўласнасць.

З такой высновай — што павінны плаціць самі людзі — катэгарычна не згодны Сяргей Міхайлавіч Сідараў. — Чаму ж так несправядліва? — абуралася ён. — Пенсіянеры ўсё жыццё адрацавалі на гаспадары, а цяпер яшчэ і самі будыць за ўсё плаціць? Мая жонка была настаяніцай, аддала сельскай школе 32

Хімчыстка — без стрэсаў?

Я планавала напрыканцы зімы здаць свой кажушок у хімчыстку. Але калегі мяне адгаворваюць, маўляў, што наўрад ці вынік мяне задаволіць. У лепшым выпадку, кажушок проста страціць свой колер, а ў горшым — на ім утворача нераўнамерныя светлыя плямы ці кажух зменшыцца ў памерах. Ці можна застрахавацца ад такіх непрыемнасцяў?

Таццяна К., г. Брэст.

Сапраўды, незадаволеныя вынікамі хімчысткі менавіта кажухоў — дастаткова. Адна з прычын — адсутнасць на вырабах, што здаюцца ў хімчыстку, маркіроўчанай стужкі з сімваламі па дэталі афарбавання. Згодна з дзеючымі Правіламі бытавога абслугоўвання выканаўца вызначае від апрацоўкі вырабу менавіта ў адпаведнасці з сімваламі па дэталі маркіроўчанай стужцы. А ў выпадку частковай маркіроўкі ці адсутнасці маркіроўчанай стужкі выканаўца мае права прыняць заказ без прадстаўлення гарантый якасці аказання бытавой паслугі, аб чым ён павінен папярэдзіць спажыўца і зрабіць адпаведную адзнаку ў дакуменце на афармленне заказу. У такой сітуацыі будзе вельмі цяжка даказаць, што кажушок вам сапсавалі ў хімчыстцы.

Не пашкодзіць таксама ведаць, што пры афармленні заказу на хімчыстку і (ці) фарбаванне вырабу ў дакуменце, які пацвярджае ваш заказ, павінны быць указаны камплектнасць, колер, фурнітура, усё дэфекты вырабу (калі яны маюцца), якія не выдаляюцца пры хімчыстцы і (ці) фарбаванні, і дадатковыя платныя паслугі, якія аказваюцца са згоды спажыўца. Будзьце ўважлівыя і калі вам будуць уносіць у квітанцыю працэнт зносу вашага вырабу. Выканаўца абавязаны прадставіць спажыўцу на яго патрабаванні дакумент, на падставе якога ён вызначае працэнт зносу вырабу. У выпадку, калі кажушок вам усё ж такі сапсуюць, гэты момант будзе мець важнае значэнне. Пры атрыманні вырабу з хімчысткі спажывец абавязаны правярць на месцы выданы вырабу якасць, захаванне першапачатковай формы, цэласнасць, памер, колер, малюнак і рэльефнасць вырабу.

Ці можна патрабаваць правядзення незалежнай экспертызы?

Я нядаўна набыла на рынку фен. Але ён падчас эксплуатацыі моцна нагрэае і чуюцца гарэлы пах. Хацела вярнуць яго прадаўцу, а той кажа, што будзе самастойна праводзіць праверку якасці тавару. Для мяне не вельмі зразумела, што значыць, самастойна, а ён тлумачыць не пакадаў. Але ж дэфект абсалютна відавочны!

М. ДАПІРА, г. Баранавічы.

Як тлумачыць спецыялісты ўпраўлення абароны правоў спажыўцоў і кантролю за рэкламай Міністэрства гандлю, неналежная якасць тавару не заўсёды з'яўляецца відавочнай. У гэтай сувязі Закон «Аб абароне правоў спажыўцоў» прадбачае прадаўцу (вытворцу) права правесці праверку якасці тавару. Максімальны тэрмін для задавальнення заўважэнняў спажыўцом патрабаванняў не можа перавышаць сем дзён з дня прад'яўлення адпаведнага патрабавання. На працягу гэтага тэрміну прадавец можа правесці праверку якасці тавару. У законе не ўтрымліваецца патрабавання аб тым, каб праверка якасці ажыццяўлялася незалежнымі спецыялістамі. Таму прадавец (вытворца) мае права правесці такую праверку сіламі сваіх супрацоўнікаў ці прадстаўнікоў арганізацыі, якая ажыццяўляе тэхнабаслугаванне і рамонт на падставе дагавору з прадаўцом. Калі пасля праверкі якасці тавару паміж бакамі разгараецца спрэчка аб прычынах узнікнення недахопу тавару, прадавец (вытворца) абавязаны правесці незалежную экспертызу тавару. Згодна з артыкулам 23 закона экспертыза павінна быць праведзена ў 14-дзёны тэрмін. Аб месцы і часе правядзення экспертызы спажыўцу павінны паведаміць загадзя ў пісьмовай форме. Спажывец мае права прысутнічаць пры правядзенні экспертызы тавару асабіста ці праз свайго прадстаўніка. Кошт экспертызы аплатаецца прадаўцом. Калі ў выніку экспертызы тавар будзе ўстаноўлена, што недахопы ўзніклі пасля продажу тавару спажыўцу па віне апошняга, спажывец абавязаны будзе кампенсавар прадаўцу выдаткі на правядзенне экспертызы, а таксама выдаткі, звязаныя з прадстаўленнем тавару з падменнага фонду і яго транспарціроўкай. Спажывец мае права аспрэчыць заключэнне такой экспертызы ў судовым парадку.

Спажывец таксама мае права самастойна правесці незалежную экспертызу тавару: у тым выпадку, калі экспертыза пацвердзіць, што дэфекты ў тавары з'явіліся не па віне спажыўца, то выдаткі на правядзенне экспертызы будзе кампенсавар ужо прадавец (вытворца). Хоць не выключана, што дабіцца гэтага можна будзе толькі праз суд. У тым выпадку, калі суд прыме рашэнне на карысць спажыўца (а пры наяўнасці заключэння незалежнай экспертызы гэта вельмі верагодна), прадаўцу давядзецца аплатаць яшчэ і судовыя выдаткі.

3 парушэннямі праце кожны другі аб'ект гандлю

У 2007 годзе сталічнай санітарна-эпідэміялагічнай службай былі праведзены праверкі 5337 прадпрыемстваў гандлю на предмет захавання санітарных нормаў і правілаў. Парушэнні былі выяўлены на 2370 аб'ектах, што складае 44 працэнт ад агульнай колькасці правераных гандлёвых аб'ектаў. Сярод найбольш распаўсюджаных парушэнняў фігуруюць факты рэалізацыі харчовых прадуктаў з завершаным тэрмінам годнасці, без маркіроўчаных ярлыкоў, незахавання ўмоў рэалізацыі харчовых прадуктаў, суседства пры захоўванні сырой і гатаванай харчовай прадукцыі. На продаж выстаўлялася прадукцыя, якая не мела дакументаў, што пацвярджалі б яе якасць і бяспечнасць.

Усяго было складзена 2269 пратаколаў аб адміністрацыйных правапарушэннях на кіраўніцтва гандлёвых прадпрыемстваў, вынесена 629 пастаноў аб забароне рэалізацыі прадуктаў харчавання, забракавана 16 433 кілаграмы прадукцыі негарантаванай якасці. У адміністрацыі раёнаў накіравана 236 інфармацый на пазбаўленне гандлёвых прадпрыемстваў ліцэнзій.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Карысная парада

КАЛІ ПАТРЭБНЫ ПЫЛАСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКІ...

Пыласос цяпер ёсць практычна ў любой кватэры, без яго не абыходзіцца ні адна ўборка жылля. Хоць яшчэ адносна нядаўна гэта складаная бытавая тэхніка была пэўнай прыметай драбняц гаспадароў. Прынамсі, я вельмі добра памятаю з'яўленне ў нашай сям'і выдатнага і дэфіцыйнага на той час «уральца», які, між іншым, даволі спраўна працуе ўжо больш за 20 гадоў. Калі ты забіўся, у тыя часы пыласос многімі выкарыстоўваўся — ся не толькі па сваім прызначэнні — ён мог служыць своеасаблівым «фенам» для сухой чэхага, з яго дапамогай можна было распырскваць фары (мы, хлапчкі, так фарбавалі веласіпедныя рамы). Сучасныя пыласосы такія ж шматфункцыянальныя па сваім прызначэнні: яны чысцяць многія паверхні і рэчы ў кватэры, фільтруюць, уальгатаюць і араматызуюць паветра.

Выбіраем па сістэме збору пылу

Самыя распаўсюджаныя — пыласосы сухой ўборкі (хоць у прынятым любым пыласосам можна яе праводзіць). Гэта кампактныя мадэлі вагой 5—7 кілаграмаў, што ідэальна падыходзіць для захоўвання ў гарадскіх кватэрах. З іх дапамогай змагаюцца з пылам і брудам найперш на падлозе (уключаючы і дываны з невялікім ворсам), а таксама мяккай мэблі (з дапамогай спецыяльных насадак).

Мыйныя пыласосы ўжо не ўспрымаюцца нейкай экзотыкай, але вельміка даспаўсюджаныя не атрымалі (галоўным чынам з-за сваіх больш вялікіх памераў, вагі, а таксама цаны, якія ўзра і больш можа перавысціць кошт «звычайных» узораў). Хоць з дапамогай такой «машыны» можна правесці поўную вільготную ўборку кватэры і памыць керамічную плітку на падлозе (выключэнне — паркет і некаторыя віды каўраўліна), на сценах, памыць вокны і нават прачысціць сцёк раваніцы або ванны. Прынцып дзеяння заснаваны на праходжанні пылу праз вадзяныя фільтры. Вада з чысцічам сродкам з аднаго рэзервуара распырскваецца пад ціскам на паверхню, што ачышчаецца, а затым ўсмоктваецца пыласосам і трымае ў іншым рэзервуар для бруду. Да недахопаў, акрамя вагі, габарытаў і цаны,

можна аднесці і павялічанае спажыванне электраэнергіі, што на сёння можа быць не зусім апраўданым. Ды і пасля выкарыстання такі пыласос трэба разбіраць і сушыць (а перад кожным выкарыстаннем — «запраўляць» вадой і мыйным сродкам).

Пыласосы з сістэмай «тайфун» цяпер лічацца самымі моднымі. У іх увесь пыл пад уздзеяннем закручанай па спіралі паветранай плыні асыдае ў пластыкавы пылазборнік, які робіць празрыстым.

На жаль, дэфіцыт газетнай плошчы не дае нам магчымасці падрабязна расказаць пра пыласосы гэтых сістэм збору пылу, таму сёння мы спынімся на самых масавых з іх — сухой ўборкі.

Што патрэбна для эфектыўнай ўборкі?

На што найперш трэба звяртаць увагу пры выбары такой мадэлі? На магучасць ўсмоктвання. Простымі словамі, які моцна і які доўга складаная бытавая тэхніка будзе ўсмоктваць пыл (на меры забруджвання фільтра і запалювання пылазборніка яна будзе падаць). Калі вы збіраецеся ачышчаць, напрыклад, лінолеум, паркет, дыванковую дарожку, керамічную плітку, то ма-

КУПІ ЛЕПШАЕ!

ТАВАРЫ

ПАСЛУГІ

ЦЭНЫ

Выпуск № 3 (37)

ЯК ЗАРЫЕНТАВАЦЦА Ў «МОРЫ» ДЗІЦЯЧЫХ ЦАЦАК?

Пытальнік

У нашай сям'і месяц таму на радзілася ўнучка. На старонках «Звязды» паўсёды можна знайсці шмат карысных парадак. Магчыма, вы і нам не адмовіце ў нашай просьбе. Хацелася б, каб педагогі дапамаглі зарыентавацца ў «моры» дзіцячых цацак, якімі запоўнены нашы магазіны і рынкі. Давяралася прадаўцам не даводзіцца, бо, на наш погляд, тое, што яны нам прапаноўваюць, для немаўлят гэта падыходзіць. А, магчыма, гэта мы адсталі ад часу, і сучасным дзецям патрэбныя зусім іншыя цацкі?

Н. МІНІНА, г. Мінск.

Парады бацькам дае метадыст аддзела гульні і цацкі Метадыйнага цэнтру Нацыянальнага інстытута адукацыі Маргарыта КАЛІНОУСКАЯ.

На самай справе, ад таго, на колькі граматына бацькі арганізуюць наваколле, будзе залежаць развіццё іх дзіцяці. Таму выбар цацак — гэта сапраўдная навука. Пры падборы цацак для дзіцяці будзеце брагзоткі на падстаўцы, якія можна паставіць на спавальныя столік, дзе немаўля перапраанаецца або прымае паветраныя ванны. Гэтыя яркія цацкі будуць прыцягваць увагу дзіцяці, спачатку яно навучыцца цагнуць да іх, і тады настане час новых брагзотак — тых, якія можна ўзяць у руку. Такія брагзоткі павінны мець маналітную добра прымацаваную ручку, якую ўкладваюць у руку немаўляці.

З мэтай актывізацыі датыкальных адчуванняў неабходныя таксама цацкі-ўкладшыцы ў рукі дзіцяці. Яны могуць быць у выглядзе кольцаў, грыбкоў, палачак і г.д. Прыцягваюць увагу малага і ствараюць яму добры настрой цацкі-забавы. Гэта могуць быць неважлікі для падяночных цацак. Краншэйтн павінен рэгулявацца па вышыні, дэзавальючы падвешваць цацкі на розным узроўні. Адна з падвесак можа быць у выглядзе буйной цацкі, напрыклад, празрысты шар з рухомымі элементамі ўнутры або ў выглядзе мячыка. Другая падвеска можа складацца з рознакаляровых дэталей, напрыклад, агушчаных і палачак, трэцяя — асобная, аб'ёмная або плоская цацка на шнуры. Акрамя падвесак для краншэйтна неабходныя і традыцыйныя падвескі ў выглядзе пацерак з элементамі рознай велічыні і формы. Пры перамяшчэнні яны ствараюць розныя колеравыя і прастакутныя кампазіцыі. Можна таксама выкарыстаць падвескі — цыліндры, лялькі, грыбікі, драўляныя і металічныя звончыкі і г.д. Кожная цацка выкарыстоўваецца асобна або змяшчаецца на модулі. Існуюць модулі надложкавыя, люстраныя, каларыяны і г.д. У цяперашні час выпускаецца таксама заводныя модулі з музычным суправаджэннем. Модуль павольна круціцца, мяняючы месцазнаходжанне цацак у адноснах да дзіцяці. Гэта ўстройства

саздзейнічае развіццё канцэнтраванасці на прадмеце, а затым сачэнню за яго перамяшчэннем. Бацькам неабходна ведаць, што дзіця не павінна знаходзіцца пад модулем больш як 5 хвілін, калі модуль мае музычнае суправаджэнне. Забараняецца і падвешванне да модуля цацак на гумцы, бо хаатычны рух прадмета, які «скача» на гумцы, шкодна ўздзейнічае на сятчатку вока, да таго ж існуе верагоднасць «адстрэлу» пры нацягванні гумкі і дзіця можа спалохацца.

Для дзіцяці першых месяцаў жыцця неабходныя брагзоткі з меладыйным гучаннем, кантрастным тэмбрам, з яркімі рознакаляровымі дэталямі. Першымі вы набудзеце брагзоткі на падстаўцы, якія можна паставіць на спавальныя столік, дзе немаўля перапраанаецца або прымае паветраныя ванны. Гэтыя яркія цацкі будуць прыцягваць увагу дзіцяці, спачатку яно навучыцца цагнуць да іх, і тады настане час новых брагзотак — тых, якія можна ўзяць у руку. Такія брагзоткі павінны мець маналітную добра прымацаваную ручку, якую ўкладваюць у руку немаўляці.

З мэтай актывізацыі датыкальных адчуванняў неабходныя таксама цацкі-ўкладшыцы ў рукі дзіцяці. Яны могуць быць у выглядзе кольцаў, грыбкоў, палачак і г.д. Прыцягваюць увагу малага і ствараюць яму добры настрой цацкі-забавы. Гэта могуць быць неважлікі для падяночных цацак. Краншэйтн павінен рэгулявацца па вышыні, дэзавальючы падвешваць цацкі на розным узроўні. Адна з падвесак можа быць у выглядзе буйной цацкі, напрыклад, празрысты шар з рухомымі элементамі ўнутры або ў выглядзе мячыка. Другая падвеска можа складацца з рознакаляровых дэталей, напрыклад, агушчаных і палачак, трэцяя — асобная, аб'ёмная або плоская цацка на шнуры. Акрамя падвесак для краншэйтна неабходныя і традыцыйныя падвескі ў выглядзе пацерак з элементамі рознай велічыні і формы. Пры перамяшчэнні яны ствараюць розныя колеравыя і прастакутныя кампазіцыі. Можна таксама выкарыстаць падвескі — цыліндры, лялькі, грыбікі, драўляныя і металічныя звончыкі і г.д. Кожная цацка выкарыстоўваецца асобна або змяшчаецца на модулі. Існуюць модулі надложкавыя, люстраныя, каларыяны і г.д. У цяперашні час выпускаецца таксама заводныя модулі з музычным суправаджэннем. Модуль павольна круціцца, мяняючы месцазнаходжанне цацак у адноснах да дзіцяці. Гэта ўстройства

У перыяд з 3 да 6 месяцаў жыцця ў дзіцяці развіваецца ўменне схопліваць прадметы рознай велічыні і формы. З гэтай мэтай выкарыстоўваюцца кольцы і брагзоткі з рознымі ручкамі. У гандлі можа знайсці брагзоткі, у аснове якіх ляжыць звычайная звязка ключоў. Сабраныя на адным пластыкавым кольцы 3—4 аднатыпныя плоскія цацкі рознага колеру і рознай формы даюць дзіцяці ўпэўненне і дападыняюць і адрозненні, загадзя знаёмяць яго з прадметамі дарослага жыцця, развіваюць дробную матарыку.

Паступова немаўля пачынае дзейнічаць дзвюма рукамі і цяпер яно патрэбныя брагзоткі, якімі можна дзейнічаць толькі дзвюма рукамі. Напрыклад, брагзотка ў выглядзе гантэлі з муфтамі або



Фота Андрэя КУШЧУКА.

кольцамі з рознакаляровымі шарыкамі, якія перакоўваюцца ўнутры і дэзавальюць дзіцяці актыўна дзейнічаць, падтрымліваюць яго жэстывыя цацкі памерам 10—12 см, якія выдочаць гук (сабакча, курака, козачка, мішка, лялька).

У перыяд з 3 да 6 месяцаў жыцця ў дзіцяці развіваецца ўменне схопліваць прадметы рознай велічыні і формы. З гэтай мэтай выкарыстоўваюцца кольцы і брагзоткі з рознымі ручкамі. У гандлі можа знайсці брагзоткі, у аснове якіх ляжыць звычайная звязка ключоў. Сабраныя на адным пластыкавым кольцы 3—4 аднатыпныя плоскія цацкі рознага колеру і рознай формы даюць дзіцяці ўпэўненне і дападыняюць і адрозненні, загадзя знаёмяць яго з прадметамі дарослага жыцця, развіваюць дробную матарыку.

час гучыць мелодыя, прыцягваючы увагу немаўляці і забяспечваючы яго. Музыка, якая паступова ўваходзіць у жыццё немаўляці, заахочвае малага да рухальных рэакцый і эмацыйных вынікаў. Таму бацькам самы час набываць розныя дзіцячыя музычныя інструменты: металафон, дудачку, гуслі, трыблэ, дзіцячы акардыён і звончыкі. Не пашкодзіць ведаць, што яркасць і разнастайнасць музычных уражанняў дасягаецца рознымі тэмбрамі гучання адной і той жа мелодыі.

Увага! «Гарачая» лінія для прадпрымальнікаў у РЦГЭ

Як паведамілі журналісту «Звязды» ў прэс-службе Міністэрства аховы здароўя, у Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя з 1 сакавіка будзе працаваць «гарачая» тэлефонная лінія па пытаннях функцыянавання прыватных унітарных прадпрыемстваў, створаных індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Тэлефон «гарачай» лініі (017) 212 47 07. Час работы — па рабочых днях тыдня з 8.00 да 20.00. Надзея НІКАЛАЕВА.

Дробязі, якія аблягчаюць жыццё

Мы доволі сцісла (але па сутнасці) расказалі пра асноўныя крытэрыі выбару хатняга памочніка — пыласоса. Пра дызайн і канкрэтныя фірмы па розных прычынах гаварыць не будзем. Бадай, варта прыгадаць толькі пра асобныя дробязі, якія могуць быць вельмі карыснымі.

Даўжыня электрашнура. У ідэале добра было б мець яе такую, каб пераключыць пыласос трэба было б як мага менш (мы пісалі, што гэтыя прыборы не надта любяць частыя ўключэння-выключэння) і праводзіць ўборку ў жыллі практычна на «адным дыханні».

Тэлеаскапічныя трубка або састануны. Першыя больш зручныя як пры ўборцы, так і пры захоўванні пыласоса, асабліва пры абмежаванай прасторы (у ранейшым матэрыяле пра шафны-купе пісаў, што спецыяльна вымераў і адвёў у ім адно з месцаў менавіта пад пыласос і прыналежнасці да яго). Састануныя трубка цяпер не такія распаўсюджаныя, аднак уважце, што амаль цалкам сабраны аграграт будзе стаяць у кутку і вы за яго будзеце «чапляцца?». Металічныя трубка больш трывалыя і даўгавечныя, чым пластыкавыя.

Дадатковыя насадкі (шчоткі) для чысткі дывану, мэблі будуць вельмі дарэчы, вы ацэніце іх магчымасці.

Кіраванне пыласосам праз рознамерныя на рукаўцы кlawшыўка быць вельмі карысным, найперш для састарэлых людзей.

Напрыканцы — дзе купляць? На рынках цаны меншыя, на сур'ёзных фірмах можна адрозна закупіць запчасткі фільтры ці якую насадку, якая не ўваходзіць у асноўную комплектацыю. Могуць даць сідку і нават бясплатна даставіць пакупку вам дадому. Галоўнае — не забывайцеся мець на руках дакументы, што пацвярджаюць факт пакупкі і гарантыю на яго. Сяргей РАСОЛЬКА.

А на мой погляд...

Гараджане ў цэлым задаволены магазінамі. А вясковец — «чалавек непераборлівы»...

Сталічныя ўлады заявілі, што для пакупнікоў будуць стварацца магазіны «крокавай даступнасці». Іншымі словамі, такія гандлёвыя прадпрыемствы павінны быць вельмі зручна размешчаныя для асобных — на шляху з дома на працу і наадварот, непадалёк ад месца пражывання, умоўна кажуць, «за вулгом». Дарэчы, магазіны «крокавай даступнасці» павінны стаяць альтэрнатыўна камерцыйным кіёскам на прыпынчальных пунктах, якія, як мы ўжо пісалі, да канца года канчаткова знікнуць са сталічных вуліц (цікавая, дарэчы «альтэрнатыва»: кіёскі ўжо зноўца, а магазіны «крокавай даступнасці» на змену ім толькі думваюць ствараць).

А ці задаволены вы (на прыкладзе свайго мікрараёна, населенага магазінамі) колькасцю і «якасцю» магазінаў, іншых гандлёвых прадпрыемстваў побач з вашым домам? Як далёка яны размешчаны, ці зручна імі карыстацца (цэны, чэргі, асартымент)? Ці ёсць больш важныя, на ваш погляд, праблемы, чым магазін побач з домам?

Аксана ЛОСЕВА, інжынер-гідролаг і катэгорыі Гомельскага аблгидрамета:

— У маім раёне усё даступнае, усё побач (смяецца). І магазін, і пошта, і рамонт абытку і інш. Туды заўжды хаджу пехам, ісці літаральна хвіліну. Можна сказаць, паўшасціла (смяецца), але я ведаю, што мой прыклад нехарактэрны, так не паўсюдна. А вось што сапраўды турбуе і мяне, і іншых, дык гэта вялікая праблема з транспартам. Мікрараёны ў нас якія, а транспарту недастаткова, ды і дабраўца з канца ў канец горада давядзецца з перасадкамі.

Кіраўнік адной з медустануў г. Брэста (на гэтай прачыне пажадана захаваць ананімнасць, бо «лішні раз свяціцца ў прэсе ёй непатрэбна»):

— Брэст не такі ўжо і вялікі горад. І я лічу, што ў ім дастаткова і магазінаў, і кропак грамадскага харчавання, у тым ліку і тых, што належаць П. Колікі да іх ісці ад дому? Ну, 200—300 метраў, максімум паўкіламетра. Ці многа гэта? Ведаецца, прыгадайце тыя часы перабудовы, калі нічога немагчыма было знайсці... А цяпер, пры жаданні, тут няма ніякіх праблем. Так, калісьці ў мікрараёне «Вулька» з гэтым было запустэчана, але ж калі тое было?... Кіёскаў у нас вылуча шмат працягу. Я на мой погляд, дык многа з іх увечары можна было б і раней зачыняць. Так, я ведаю, што ў Мінску з ім зусім іншая сітуацыя — я там нарадзілася.

Аляксандр КАЖУРА, дырэктар сельскагаспадарскага філіяла «Крыніца» ААТ «Мінскарамбуза» Капыльскага раёна:

— Вы родам з Брэста? Давайце з вамі меркаваць лагічна. Вясковы чалавек па сваёй сутнасці — непераборлівы. Таму яго цалкам задавальняе і адзін магазін, тым больш што ў ім ёсць усё: і харчовыя тавары, і прамысловыя, уключаючы складаную бытавую тэхніку. Асартымент вялікі, тавары добрай якасці, няма нічога са скончаным тэрмінам годнасці. Састарэлым людзям, пенсіянерам, вядома, хацелася б, каб магазін быў «за вулгом», для астатніх адлегласць не адгрывае вялікай ролі. Я не як у Мінску выладова падслухваю размову, маўляў, нешта сёння хлеб не надта свежы. Вясковы ж чалавек іншым разам толькі падзякаваў бы за такую «свежасць»... Прыязджаюць і камерсанты, як мы тут кажам, «набегамі качуныкаў» (смяецца). Прывозяць пераважна кітайскі «шырспажыў», але людзі і гэта бяруць. Летам якія прадукты яшчэ бывае прывозіць.

Валентын ПЯТРОЎ, начальнік аддзела рэфармавання дзяржаўнай уласнасці Мініс-

тэрства сельскай гаспадаркі і харчавання:

— Так, такі магазін «крокавай даступнасці» побач з домам у мяне ёсць. Паміж дамамі на 8—10 пад'ездаў «усліўся» магазін, дзе сёння ёсць усё патрэбныя тавары належнай якасці па даступных цэнах. Працуе ён, калі не памыляюся, з 9 да 22 гадзін і вырашае многія праблемы жыхароў навакольных дамоў. Мы гэтакую толькі рады, бо малако, смятану, хлеб можна сапраўды купіць «за вулгом». Ёсць і рамонт абытку, напрыклад, непадалёк. Да буйных магазінаў хадзіць таксама хвіліна 10. Праблема ў нашым мікрараёне, гучыць, з транспартнай «развязкай». Дзе вось яшчэ пласціцу для правядзення сельскагаспадарчых кірмашоў перанеслі бліжэй да рэчкі, далёкавата цяпер ісці, асабліва састарэлым людзям. А раней жа туды сем'ямі як на свята хадзілі.

Ларыса РАМАНОВА, знаходзіцца ў вадпуску па доглядзе дзіцяці, г. Ветка:

— Я жыву ў цэнтры горада, і хоць за апошнія некалькі гадоў побач ніякіх новых магазінаў не з'явілася, да бліжэйшага ўніверсама, кіёскаў мне хвіліны тры пехатой. У прычым, калі гаварыць увогуле, я гэтым задаволена. А ў прыватнасці... Не заўсёды бывае ў тым асартыменце, як хацелася б, дзіцячых харчавання — мясныя кансервы з гароднінай. Слویкі ад дзіцячага харчавання таксама не ўсюды прымаюць. Палову камерцыйных кіёскаў у нас перанеслі ад аўтавазкала бліжэй да цэнтру горада, чым многія незадаволеныя — і гандлярны, і спажыўчы. Раней, некуды едучы, тут можна было ў дарогу купіць нешта патрэбнае з драбязя, вельмі зручна. Так, магазіны ў горадзе неаблагія, але многія, калі падаецца магчымасць, ездзяць па пакупкі з Веткі ў Гомель.

Уладзімір КАРДУБА, вядучы інжынер аператыўна-дыспетчарскага ўпраўлення РУП «Белэнерга»:

— Задаволены, бо жыву на вуліцы Багдановіча. Літаральна побач з домам аб наасураць яго размешчаны шэраг магазінаў: і па продажы харчовых прадуктаў, і прамысловых тавараў, і кніжны, і аптэка. Праблемаў сапраўды ніякіх няма. А вось тое, што прыборчыя кіёскі... няправільна. Гэта зручна. Баць, што многія набываюць у іх розную драбязу. Напрыклад, наш кіёск стаіць наасураць школы. І я баць, як дзеткі куплюць у ім якую цукерку, вафельку. Цэны ў ім меншыя, чым у магазінах. А наш гандаль спрабуе «выдавіць» гэтую вялікую армію гандляроў, зрабіць іх беспрацоўнымі. Я, напрыклад, супраць.


Сяргей СТАРЫНАЎ.

Гарантыны тэрмін з моманту продажу ці ўстаноўкі тэхнікі?

ЗАКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА «АТЛАНТ» БАРАНАВІЦКІ СТАНКАБУДАЎНІЧЫ ЗАВОД: ЗВЫШ 20 ГАДОЎ НА РЫНКУ



Разліў расплаўленага металу — адзін з самых адзінадушных момантаў у тэхналагічным цыкле.



Аператар Ганна КАНОПЛІК кіруе аргатам, які падрыхтоўвае сумесі.



Фармушышчкі Канстанцін БУБЕН. Яго партрэт можна убачыць на Дошцы гонару прадпрыемства.

Баранавіцкі станкабудаўнічы завод за няпоўную чвэрць стагоддзя ў сваёй працоўнай біяграфіі паспеў дабіцца шмат. Дзякуючы ўдаламу супрацоўніцтву з Мінскім заводам халадзільнікаў з'явіўся замацаваў за сабой брэнд «Атлант» і ўжо даўно юрыдычнай назвай прывязаны да яго. Маючы вялікія вытворчыя абароты і добрыя рынкі збыту запатрабаванай прадукцыі, што сыходзіць з канвеера прадпрыемства, ужо больш за дзесятак гадоў з'яўляецца горадаўтваральным, свечасова папулярным дзяржаўна падатковымі плацэжамі «робіць пагоду» ў сваім рэгіёне. Але самае галоўнае, відаць, заключаецца ў тым, што тут не адзін дзесятак гадоў паспраўднаму ведаюць, што такое працоўная дысцыпліна і добрая арганізацыя працы, вынікам чаго стала добрая зарплата і вера людзей у заўтрашні дзень, нягледзячы на розныя цяжкасці, якія з'яўляюцца спадарожнікамі любой вытворчасці.

ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ вырабляе і рэалізуе:

- кампрэсары да бытавых халадзільнікаў і маразільнікаў;
- абсталяванне па перапрацоўцы пластмас;
- спецыялізаванае абсталяванне для вырабу бытавых халадзільнікаў і маразільнікаў;
- абсталяванне для вытворчасці вырабаў з фарфору і фаянсу;
- абсталяванне для раскрою і падачы матэрыялаў;
- транспартна-складскія і зборачныя сістэмы;
- транспартнае абсталяванне для трубапракатных вытворчасцяў;
- пакоўкі;
- штампоўкі;
- зварныя металаканструкцыі;
- адліўкі з шэрага і высокатрывалага чыгуну;
- флянцы;
- электрачайнікі;
- аргаснастка і тара (стэлажы, верстакі, сталы, гардэробныя шафы, тумбачкі, скрыні);
- інструментальную прадукцыю.



Пастаяннае нарошчванне аб'ёмаў вытворчасці на ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ, тэхнічнае пераўзбраенне здзяйсняюцца дзякуючы прафесіяналізму працоўнага калектыва і кіраўніцтва прадпрыемства, якія працуюць пад дэвізам «Любіць людзей і зямлю».

ЛІЦЕЙНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ

Ліцейная вытворчасць ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ па тэхнічным аснашчэнні — адна з лепшых у Еўропе. Прадукцыя ліцейнай вытворчасці карыстаецца пошптам не толькі ў Беларусі, але і пастаўляецца ў краіны далёкага і блізкага замежжа.

Ліцейны цэх ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ здзяйсняе серыйны выпуск адлівак з шэрага і высокатрывалага чыгуну масай ад 0,055 кг да 40 кг. Цэх аснашчаны адзінай у СНД устаноўкай мадыфікавання дротам для атрымання высокатрывалага чыгуну.

На працягу ўсёй гісторыі існавання цэха вядзецца бесперапыннае ўдасканаленне вытворчасці, павелічэнне аб'ёмаў выпускаемай прадукцыі. Не так даўно было праведзена буйнамаштавае пераўзбраенне ліцейнага цэха ў вельмі сціслыя тэрміны — менш чым за год, без спынення і змяншэння аб'ёмаў вытворчасці. Устаноўлена сучаснае, высокатэхналагічнае, экалагічна бяспечнае, энергазберагальнае абсталяванне вядучых еўрапейскіх вытворцаў. Гэта дазволіла павялічыць прадукцыйнасць працы ў 5 разоў, а з моманту стварэння цэха выпуск адлівак узрос у 10 разоў.

У ліцейным цэху ўкаранены самыя сучасныя дасягненні навукі ў галіне металургіі. Лабараторыя аснашчана найноўшым кантрольна-вымяральным абсталяваннем і праграмным забеспячэннем. Высокаэфектыўныя плазмачыслівальныя устаноўкі, якія адпавядаюць Еўрапейскім экалагічным нормам, дазваляюць паўторнае выкарыстанне пылу, што ўлоўліваецца, а таксама папярэджаюць павелічэнне выдзяў у атмасферу.

Укараненне рэсурсазберагальных тэхналогій — адзін са шляхоў павышэння эфектыўнасці вытворчасці, зніжэння сабекошту прадукцыі. У 2006 годзе ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ была куплена і ўкаранена ў вытворчасць устаноўка брыкетавання чыгуннай стружкі фірмы «RUF», што дазволіла выкарыстоўваць ва ўласнай ліцейнай вытворчасці рэшткі гэтага металу. Гадавы эфект склаў 617 мільёнаў рублёў.

Бездакорная якасць Сучасныя тэхналогіі Заўсёды наперадзе

На ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ дзейнічаюць чатыры асноўныя вытворчасці:

- СТАНКАБУДАЎНІЧАЯ;
- КАМПРЭСАРАЎ;
- ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ;
- ЛІЦЕЙНАЯ

БЕСПЕРАПЫННА ПАЛЯПШАЕМ УСЁ, ШТО МЫ РОБІМ!

Цікава ведаць

ЗАТ «Атлант» БСЗ актыўна займаецца перадачай работ па кааперацыі.

Так, у рамках Дзяржаўнай праграмы развіцця малых гадаў у Давыд-Гарадку Столінскага раёна Брэсцкай вобласці на масцовы электрамеханічны завод перададзена вытворчасць рэле (блок пуска-кахоўны) і штэпсельнай калодкі.

Новыя рабочыя месцы на Столінскай атрымалі звыш сотні чалавек.

Удзел у рэалізацыі праекта дзяржаўнай важнасці — прызнанне высокага прафесіяналізму працоўнага калектыву ЗАТ «Атлант» БСЗ

Сістэма ўпраўлення якасцю ЗАТ «АТЛАНТ» Баранавіцкі станкабудаўнічы завод сертыфікавана на адпаведнасць патрабаванням стандарту СТБ ІСО 9001

ПЕРАПРАЦОЎКА ПЛАСТМАС

Баранавіцкі станкабудаўнічы завод — адзіны ў Беларусі, хто асвоіў праектаванне і выраб тэхналагічна закончаных сістэм па вытворчасці прадукцыі з пластмас.

Сёння завод выпускае 4 тыпамеры тэрмапласт-аўтаматаў з намагаем запарання ад 125 да 450 тон, а таксама шырокую гаму дэмажонага абсталявання і аснасткі.

Абсталяванне па перапрацоўцы пластмас з гандлёвай маркы ЗАТ «АТЛАНТ» Баранавіцкі станкабудаўнічы завод мае добрую рэпутацыю сярод пакупнікоў, неаднаразова дэманстравалася на самых розных выставачных форумах, у тым ліку і міжнародных. Апошні з іх — выстава «Інтэрпластыка-2008», якая нядаўна праходзіла ў Маскве.



Новы тэрмапласт-аўтамат гатовы для адпраўкі пакупнікам чымасць выпускаць вырабы высокай якасці і любога дызайну.

ТРАНСПАРТНА-СКЛАДСКІЯ І ЗБОРАЧНЫЯ СІСТЭМЫ, ТЭХНАЛАГІЧНАЕ АБСТАЛЯВАННЕ

Адным з асноўных накірункаў дзейнасці станкабудаўнічай вытворчасці з'яўляецца праектаванне і выраб імпарта-азамышчальнага, канкурэнтаздольнага абсталявання для тэхнічнага пераўзбраення масавых вытворчасцяў.

Паспяхова паліт супрацоўніцтва ў гэтай галіне завод мае з некаторымі расійскімі партнёрамі, напрыклад Зеленадольскага ФДУП «ВА Імя Серга», для якога БСЗ вырабіў зборачны комплекс для вытворчасці халадзільнікаў агульнай працягласцю больш за 1,5 км. Для Добрушскага фарфораванага заводу было выраблена 13 адзінак абсталявання, сярэд якога 4 аўтаматныя лініі.

Плённа супрацоўнічаюць спецыялісты БСЗ і МЗХ па тэхнічным пераўзбраенні Мінскага заводу халадзільнікаў і сталічнага прадпрыемства «АТЛАНТ» па выпуску

пральных машын з аднайменнай назвай.

Адзін з важных этапаў вытворчай дзейнасці прадпрыемства — выкананне буйнога заказу Беларускага металургічнага заводу па вырабе абсталявання цэха гарчакатаных бישюўных труб.

13 ліпеня 2007 года адбыўся ўрачысты пуск трубапракатнага комплексу Беларускага металургічнага заводу — радасная і значная падзея не толькі для БСЗ, але і для калектыву ЗАТ «АТЛАНТ» Баранавіцкі станкабудаўнічы завод. Бо менавіта баранавіцкі станкабудаўнічы завод выраблена значная частка абсталявання для цэха гарчакатаных бישюўных труб. Гэта дазволіла Беларускаму металургічнаму заводу атрымаць ад партнёра ў асобе айчычнага прадпрыемства якасныя транспартныя сістэмы з неабходнай тэхнічнай дакументацыяй, а перспектыве — матчмасць ма-

дэрнізаваць устаноўленае абсталяванне без прыцягнення замежных фірмаў.

Транспартнае абсталяванне было выраблена на аснове базаванага інжынерыну, прадастаўленага асвятленым лідарам у распрацоўцы і выпуску абсталявання для трубных вытворчасцяў — нямецкай фірмы SMS Meer. Замежныя партнёры да візіту ў Баранавічы наведвалі многія беларускія заводы. Праўда, толькі на БСЗ іх задаловіла ўсё: узровень тэхнічнай аснашчанасці, інтэлектуальны і прафесійны патэнцыял калектыву, наяўнасць патрэбных работнікаў-прафесіяналаў.

Нямецкі спецыялісты засталіся задаволены супрацоўніцтвам з БСЗ.

Што тычыцца колькасці паказчыкаў заказу БСЗ, то яны не могуць не ўражаваць: вырабленае абсталяванне вагой 3100 тон размяшчаецца ў цэху плошчай 34 тысяч квадратных метраў, вышыней 24

ЖЫЦЦЁВЫЯ РЭАЛІІ

Нягледзячы на тое, што ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ ужо не адзін дзесятак гадоў з'яўляецца горадаўтваральным прадпрыемствам, на плечы якога ускладаюцца многія задачы сацыяльнага накірунку, — добраўпарадкаванне гарадскіх тэрыторый, высадка дрэў, матэрыяльна падтрымка пенсіянераў, удзел у самых разнастайных сацыяльна-значных мерапрыемствах рэгіёна на правах мецэната і шэраг іншых акцый — падчас здараюцца непрыемныя моманты...



Ёсць на балансе ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ санаторый «Чабарок», які яшчэ два дзесяці гадоў таму быў лінейным лагерам, размешчаным у жывацістым мястэчку Паўлінава разам з аднайменным возерам, што ў Баранавіцкім раёне. Зразумела, што шматлікім працоўным калектыву ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ, дзівя якога «Любіць людзей і зямлю», штогод падтрымлівае не толькі тэрыторыю лячэбна-аздараўленчага комплексу ў чысціні і адмысловым санітарным парадку, але і прылягаючыя землі, дадаючы штрыхі да мясцовага ландшафту. У канцы мінулага года з захаваннем усё неабходным нормам і стандартам было ачышчана возера Паўлінава, прыведзена ў належны стан прыбярэжная паласа, добраўпарадкаваны пляж. Дзякуючы гэтым заходам вадаём аказваў не толькі «чыцілізаваным», але і атрымаў статус дзюэчага — пасля некалькіх гадоў «прастою» санітарна-эпідэміялагічныя службы раёна знялі з возера забарону на купанне. Жыхары горада і раёна, а таксама замежныя турысты, якія з'яўляюцца частымі гасцямі, атрымалі цудоўнае месца для адпачынку. Адзінае, што «мазоліла» вока адпачываючым — наземная цепларася, якая слаба ўпісвалася ў прыродны пейзаж. Было вырашана «закрыць» яе кустамі ядлоўцы. Вырасла — з'явілася. У квадраце, дзе раней ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ, згодна з лесаробным білетам праводзіў ачыстку лесу, былі выкапаны і перасаджаны паабпал цепларасы (у межах аднаго ясныцтва) 539 кустоў ядлоўцы. Гэта выявіў мясцовы дзяржаўны ўладчык. Гэта адпаведны сігнал Баранавіцкай гарадской і раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў. У справу ўступіла мясцовае «раёнка», у якой у матэрыяле «Калочий можжевелник» быццам бы былі расставлены кропкі над «і»: высечка прызнана незаконнай. Як вынік: на месніска дырэктара ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ, які курыраваў «ландшафтнае пытанне», накладзены даволі значны штраф.

Магчыма, ў гэтай справе тлустая кропка яшчэ не пастаўлена. Парушэнне, якое выявілі, лічыць кіраўніцтва заводу, рабілася для «благой цели» — для людзей. А вось іх і шматлікім калектыву ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ за «калочим можжевелником» судзіць не разглядзелі.

Як павярджэнне працавітасці і шчырасці многіх супрацоўнікаў прадпрыемства ў адносінах да захавання экалогіі — узнагароды гарадскіх і абласных уладаў.

ВЫТВОРЧАСЦЬ КАМПРЭСАРАЎ

Дзіўна, але факт: у сям'ядомасці простых бытацеляў, у тым ліку і аўтара гэтых радкоў, Баранавіцкі станкабудаўнічы завод яшчэ нядаўна асацыяваўся выключна як прадпрыемства, якое з'яўляецца сумехнікам Мінскага заводу халадзільнікаў, пазней вытворчага аб'яднання «Атлант», па выпуску кампрэсараў. Зразумела, гэта было праўдай напалову, бо БСЗ меў шырокі профіль вытворчасці. Тым не менш важнасць кааперацыі ў 1990 годзе з айчынным флагманам па выпуску «белай тэхнікі» ў выглядзе халадзільнікаў і маразільнікаў, а потым і пральных машын з аднайменнай назвай «Атлант» пераацэніўся. Такі саюз даў добры плён у выглядзе штуршка для пакарэння многіх вершынь і заваявання замежных рынкаў збыту. Першы беларускі кампрэсар для бытавога

халадзільніка «Атлант» сышоў з канвеера БСЗ 13 красавіка 1993 года. Аб'ёмы вытворчасці раслі даволі хутка і 14 лістапада 2007 года на прадпрыемстве ўжо выпушчаны 24-мільённы кампрэсар. Пры практычнай магнутнасці 1,5 млн штук у год у 2007 годзе было выраблена і амаль два з паловай мільёны адзінак.

Прыемна, што надзейнасць кампрэсараў з маркы ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ застаецца адной з самых высокіх на сучасных рынках збыту. Зараз свой гарантыйны тэрмін (3 гады) бездакорна адпрацоўваюць не менш за 999 кампрэсараў з 1000.

Творчы, удумлівы, ініцыятыўны падыход да справы канструктараў і тэхналагаў кампрэсарнай вытворчасці дазволіў палепшыць тэхнічны характарыстыкі і якасць кампрэсара, пашырыць мадэльны рад.

- 14.10.1994 — сабраны мільённы кампрэсар,
- 02.02.1998 — сабраны 5-мільённы кампрэсар,
- 21.02.2001 — з канвеера БСЗ сышоў 10-мільённы кампрэсар,
- 17.10.2003 — на прадпрыемстве выпушчаны 15-мільённы кампрэсар,
- 10.03.2006 — сабраны 20-мільённы кампрэсар.

Электрабяспечнасць кампрэсараў маркі БСЗ пацверджана сертыфікатам нямецкага выпрабавальнага цэнтру VDE



ВЯЛІКАМУ ВАЛЕЙБОЛУ — ВЯЛІКУЮ ДАРОГУ...

На ЗАТ «АТЛАНТ» БСЗ, які мае багаты спартыўны традыцыі, вялікае значэнне надаецца развіццю і падтрымцы спорту і здароваму ладу жыцця, які зараз ўдала стасуецца з дзяржаўнай праграмай па здароўю.

У 2001 годзе быў уведзены ў эксплуатацыю заводскі спартыўны комплекс «АТЛАНТ», які адпавядае лепшым еўрапейскім стандартам. На яго базе актыўна займаюцца фізкультурнай і спортам як работнікі заводу, так і жыхары горада. Да паслуг наведвальнікаў — зал рытмічнай гімнастыкі, трэнажорная зала, саўна, басейн, саліарый. Заняткі праводзяць высокакваліфікаваныя інструктары.

Кіраўніцтва прадпрыемства ўпоўна, што падтрымка валеібольнаму руху аказваецца не толькі дзеля высокіх вынікаў, хоць перамога любімай каманды прыносіць радысць бацьшчыкаў, з'яўляецца своеасаблівай рэкламай «АТЛАНТУ» і Баранавічам, а пераважна таму, што наяўнасць у горадзе такой каманды салдзейнічае больш шырокаму далучэнню да спорту дзяцей, падлеткаў і моладзі.

Як павярджэнне таму: на сёння ў спартыўных секцыях толькі пры валеібольным клубе «АТЛАНТ», займаюцца больш за 300 дзючынцаў, з'яўляюцца членамі сацыяльнага «АТЛАНТУ» і Баранавічам, а пераважна таму, што наяўнасць у горадзе такой каманды салдзейнічае больш шырокаму далучэнню да спорту дзяцей, падлеткаў і моладзі.

СК «АТЛАНТ» неаднаразова станаўся месцам правядзення рэспубліканскіх і міжнародных турніраў па валеіболе, міні-футболе, гімнастыцы.

Спарткомплекс «Атлант» з'яўляецца трэнерскай базай жаночай валеібольнай каманды вышэйшай лігі «АТЛАНТ-Бар'У». Дарчы, на сёння валеібольны клуб з'яўляецца дзяржаўнай устаноўкай, а ЗАТ «АТЛАНТ» з'яўляецца адным са спонсараў.

Санаторый «Чабарок»

Запрашаем у адно з дзівосных месцаў у Беларусі

Штатпрофільнасць здраўніцы з камфартэльнымі умовамі для пражывання забяспечвае эфектыўнае аздараўленне і якасную прафілактыку многіх захворванняў, апорна-рухальнага апарата, органаў дыхання, сардэчна-сасудзістай і нервовай сістэм. Дыягностыка і лячэнне праводзяцца на ўнікальным сучасным абсталяванні.



Матэрыялы старонкі падрыхтавалі Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота).

Запрашаем да супрацоўніцтва: 225400 Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, вул. Наканечнікава, 50. Тэл.: +375 163 47-97-10, 46-35-86; тэл./факс +375 163 46-57-18, 46-35-61. e-mail: atlant@brest.by; http://www.atlant.by УНП 200168345

Згуляем і з Фінляндіяй

Каляндар таварыскіх матчаў нацыянальнай зборнай па футболе папоўніўся яшчэ адным спарынгам. Дасягнута дамоўленасць аб правядзенні 2 чэрвеня ў гасцях таварыскага матча супраць каманды Фінляндзіі. З гэтай зборнай наша каманда ўжо сустракалася — 1 сакавіка 2006 года на турніры на Кіпры. Асноўны час скончыўся ўнічыю 2:2, а на пельці выйграў фінны — 5:4.

Азаранка страчае пазіцыі

Днямі апублікаваны абноўленыя рэйтынгі тэністаў-прафесіяналаў. Топ-10 жаночага адзіночнага рэйтыngu па-ранейшаму ўзначальвае бельгійка Жустін Энен. Наўдалае выступленне лепшых на дадзены момант беларускіх тэністаў Віктарыі Азаранкі і Волгі Гаварычовай на турніры «Орен Газ де Франсе» ў Парыжы вылілася ў зніжэнне іх рэйтыngu. Азаранка апусцілася з 24-ай пазіцыі на 25-ую, а Гаварычова — з 45-ай на 48-ю.

На верхнім радку мужчынскага рэйтыngu Роджэр Федэрэр. Першая ракетка Беларусі Максім Мірны палешчыў свой рэйтынг — цяпер ён 214-ы (раней быў 218-м), у парным рэйтыngu Мірны застаўся на 21-ай пазіцыі.

Спартак Мірановіч застаецца

11 лютага на пасяджэнні выканкама Беларускай федэрацыі гандбола, якая працавала пад старшынствам кіраўніка федэрацыі Уладзіміра Каныгелова, быў зацверджаны трэнерскі штаб мужчынскай зборнай, які будзе рыхтаваць каманду да чэрвеньскіх матчаў плей-оф чэмпіянату свету супраць зборнай Расіі. Пасяда галоўнага трэнера засталася за Спартарком Мірановічам. Яго асістэнтам зацверджаны Георгій Свайрыдзкі, Андрэй Барбашынскі і Ігар Папруга.

Кубак Афрыкі — у егіпцянаў



10 лютага адбыўся фінал Кубка Афрыкі па футболе. Егіпет абыграў Камерун — (1:0) і другі раз запар стаў пераможцам Кубка Афрыкі. Зборная Ганы, якая абыйграла Кот-д'Івуар з лікам 4:2, заняла 3-е месца.

Беларускія тэністы згуляюць супраць Швейцарыі

У матчы за выхад у плей-оф Сусветнай групы Кубка Дэвіса беларускія тэністы згуляюць з камандай Швейцарыі. Супрэчча адбудзецца 11—13 красавіка ў Мінску. Швейцарцы дэтармінава перамаглі каманду Польшчы ў гульні першага круга 1-ай групы Еўра-Афрыканскай зоны. У рэйтыngu Кубка Дэвіса Швейцарыя займае 25-е месца, Беларусь — 12-е. Сапернікі сустракаліся адзін раз у Швейцарыі ў 2000 годзе, беларусы праіграўлі з лікам 0:5.

«Аркатрон» разграміў «Прышчыну»

Гандбалісты мінскага клуба «Аркатрон» паспяхова правялі першы з двух матчаў 1/8 фіналу розыгрышу Кубка выкліку. Прымаячы на сваёй пляцоўцы ў Мінску касакіўскаю каманду «Прышчына», падпалечнікі Мікалая Жука не пакінулі гасцям ніякіх шанцаў на поспех. Фінальнае сірана зафіксавала буйную перамогу беларусаў — 29:16. Розніца ў 13 мячоў амаль гарантуе нашай камандзе выхад у чэрыфіналі чэмпіянату па значнасці кантынентальнага турніру. Супрэчча ў адказ на пляцоўцы «Прышчыны» адбудзецца 16 лютага.

24 ПАЛАНЕЗЫ І ТВОРЫ АГІНСКАГА, якіх яшчэ ніхто не чуў

Калі гучыць прозвішча Агінскага, усе маюць на ўвазе адзін яго паланез. Самы знакаміты. Твор настолькі арганічны, што імя аўтара назаўсёды злілося з яго творам, стала непадзельным цэлым. І цалкам верыцца ў гісторыю, якую расказваў першы намеснік міністра культуры Беларусі Уладзімір Рылатак. Ён памытае, калі быў яшчэ юным музыкантам, чуў, як вядучы аднаго канцэрта аб'явіў: Чайкоўскі, «Паланез Агінскага...». Потым на змену няведанню прыйшло разуменне, што паланез «Развітанне з радзімай» можа ўспрымацца сапраўды як паэтычны гімн нашай краіны. Мелодыя твора сёння гучыць у сэрцы кожнага беларуса, а імя яго аўтара набыло шырокую вядомасць — Агінскі стаў адным з любімых музыкантаў, можа з-за таго, што велмы тонка ўладзіў і перадаў пачуцці, блізка душам жыхароў Беларусі. Таму навіна, што ў Агінскага ёсць 24 паланезы, ў нейкі момант стала для многіх сапраўдным адкрыццём. Але цяпер Беларусь атрымала яшчэ 129 лістоў нот, якія напісаў Міхал Клеафас Агінскі. Гэта ж наколькі багацейшымы мы адразу сталі копіі архіва Агінскага!..



Міхала Клеафаса Агінскага. — Сёння знайшлі творы, якія дагэтуль не былі выданыя, і гэта свайго роду сенсацыя, якую даю вяртанне копіі архіва. Акрамя таго, у ім прадстаўлены ноты кампазітараў, якія гучалі ў асяроддзі Агінскага, які ён сам выконваў са сваіма і сябрамі. Гэта дае магчымасць разнастайнае гукі фон, атмасферу, у якой жыў Міхал Клеафас, што велмы важна для разумення культуры таго часу. У апошнія гады раскрываюцца новыя факты, якую ролю адыграў Агінскі ў гісторыі і культуры Беларусі. Вядома, ён працаваў у Беларусі каля 20 гадоў. Але за гэтыя гады ён зрабіў неверагоднае — быў старшынёй тапаграфічнага таварыства, якое пачало выдаваць велмы якасныя кнігі, хадзіўчы аб адмене прыгоннага права на Беларусі, ездзіў у Пецярбург да імператара Аляксандра І Агінскі — натура багатая, універсальная, цяпер адкрываюцца новыя грані яго шматбаковага асобы.

Дзякуючы разуменню расійскага боку і намаганню беларускіх дыпламатаў і яшчэ многіх зацікаўленых людзей, Беларусь атрымала тую гістарычную спадчыну, на якую яна мае маральныя права. Так стала, што імя Агінскага належыць сёння не толькі Беларусі, але і Польшчы, Літве. Але Беларусь — яго радзіма і застанецца яго назаўсёды. Таму справядліва, калі Агінскі пакрысе вяртацца сюды.

Адам МАЛЬДЗІС, старшыня грамадскай камісіі «Вяртанне» Беларускага фонду культуры: — Вяртанне арыгіналаў мы наўрад ці даб'ёмся, таму што існуе міжнароднае права, пэўныя правылі. Справа ў тым, што сын Агінскага Ірэнэуш па волі бацькі роўскі (Мінск) і інш. Бліцконкурс-36 выйграў навуковец Іван Астроўскі. Ён атрымае сюрпрыз ад Анатоля Пярхальскага (Глыбокае) — яго Зборнік звяздоўскай шашаннай рубрыкі за 2005 год.

НЕ АРТАДАКСАЛЬНАЯ ПАЗІЦЫЯ З'ёе прапануем пазнаёміцца аматараў стоклетанчых шашак, а даслаў яе ў рэдакцыю Дзмітрый Слясарчак (Гродна).

РАШАЕМ, ВЫЙГРАЕМ Праверце, калі ласка, рашэнні змешчаных раней пазіцыі. БЛІЦ-36 № 1 (П. Шкулаў). 1. c8b 2. d:b8 3. b:f4! 4. da5 5. a5:d2:e7 6. h:g1#; № 2 (Д. Камчыц). e3 (c1A) h4=, A (h2) f8 (g1B) a3=, B(c1) h6=; № 3 (В. Грабенка). c5 (h2A) e7 (b6, g1) f8 (d4) c5x. Ag7 (c7) (h2) d8 (f6) h4 (g1) d8x. Сааўтарам камбінацыйнай праблемы і эцюдаў з'яўляецца М. Грушэўскі. № 4 (П. Кажанюўскі). g1 (d2ABC) g4x. A(d4) a5x. B(bc3) g:b2x. C(a3) d4x; № 5 (М. Стэфановіч). 1. de7 2. bc7 3. e:c7 4. cb8 5. h:g3 6. g:c5 7. b:a1x. Рашылі: В. Гаўрыш (в. Навасёлкі-1 Пастаўскага раёна), У. Сяляжынскі (Рагачоў), У. Бандарскі (в. Лугавая Слабада Мінскага раёна), В. Краўчыў (Баранавічы), А. Кісла (Узда), І. Прахун (Паставы), П. Шкулаў (Наваполацк), Аляксандра Камінская (Вілейка), І. Аст-

ма будзем рады вашым рашэнням.

Многія шведы не ведаюць пра існаванне нашай краіны. Думаюць, што Беларусь — гэта частка Расіі. Калі мы ехалі на цягніку ў іншы горад, пазнаёмліліся са шведкай, бабуль гадой сямідзесяці. Яна нічога не ведала пра нас і нашу краіну. Гадзіна прайшла незаўважна: паказалі ёй, які выглядваюць беларускія грошы, паштоўкі з выявамі Нацыянальнай бібліятэкі, Міра, Нясвіжа, Кургана Славы, Хатыні, падарылі беларускую лямпу.

Адным словам, папулярызаваная Беларусь стала адным з пунктаў нашай культурнай праграмы.

МУЗЕЮ ВАСА НЯМА АНАЛАГАЎ У СВЕЦЕ Стагкоўскі, які знаходзіцца на 14 астравах, злучаных мнаствам мастоў, знакаміты вялікай колькасцю разнастайных музеяў. Самым жа папулярным лындца музей Васа — затуныла карабель, які праляжаў 333 гады на дне марскога, а затым быў падняты і перастаноўлены на ўсеагульнае агляд. Рэстаўраваны карабель на 95 працэнтаў складаецца з арыгінальных інстэрцаў, упрыгожаны сотнямі розных скульптур. Легендарны паруснік дае ўнікальнае ўяўленне аб Швецыі пачатку XVII стагоддзя. Пры кружэнні карабля загінулі людзі, твары якіх адоўлены на аснове шкелетаў, паднятых з карабля Васа да мора. Тут можна і паслухаць класічную музыку і залюшчыўшы вочы, апынуцца на караблі, адчуць плёскаў хваляў, і паглядзець фільм пра трагедыю карабля.

Цікава, што людзі з абмежаванымі магчымасцямі таксама могуць наведаць гэты музей. Ён на ўваходзе прадстаўляюцца спецыяльна псеўданімаў.

Акрамя таго, у Швецыі не вітаецца выкарыстанне журналістамі псеўданімаў.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826, 0064831, 0069478, 0061839, 0061685, 0074425, 0067328, 0067329, 0080121, 0063848, прыналежаючых ОАСО «Бн энд Бн іншурэнс К» — лічыцца недзейнымі.

У суд Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Пекнія Яўгена Валер'евіча, 11 студзеня 1979 года нараджэння, урэдніка г. Юрган Мінскага раёна Мурсманскай вобласці. Апошняе вядомае месца жыхарства Пекнія Я.В.: вул. Шаўчэнка, д. 71, в. Забалоце Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці, Украіна. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць весткі пра месца знаходжання Пекнія Я.В., паведаміць іх суду Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Мікола ДЗЯБЕЛА. Супрацоўнікі Баранавіцкага ГА-УС і дзяжуркі ў адным з гаражоў па вул. Такстыльнай знайшлі алкагольнай вадаксы на суму 20 млн рублёў. Гараж належыць беспрацоўнаму.

Аднецен кантрабанды У Столінскім раёне мільцыянеры на трасе Жыткавічы—Столін правярылі аўтамабіль, якая пераважала аддзельца. Документаў у 25-гадовага вадзіцеля з Бабурынскага раёна на тавар коштам 25 млн рублёў не было, і адзёнен канфіскавалі.

П'яны лес Самае надзейнае месца для вырабу гарэльні — гэта лес. У Бяроўскаўскім раёне мільцыянеры ў лесе каля в. Кабакі вылілі 200 літраў брагі. А ў лесе пад в. Хворасна пінская мільцыя знішчыла больш за 600 літраў брагі. Гаспадароў схаваў лес.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Стакгольм—Мінск.

Дзёнік бланкі ўніверсальных страхавых полісоў серыі HC №№ 0069744, 0093135, 0093371, 0061957, 0069486, 0069487, 0069971, 0069975, 0069976, 0062770, 0062771, 0061329, 0064817, 0064825, 0064826,



Хочаце паставіць самаацэнку на належны ўзровень? Схадзіце наступным разам абавязкова на адборачныя этапы конкурсу «Міс Беларусь». Насуперак агульнаму меркаванню, на тамтэйшым падзвіжжы дзяўчаты з'яўляюцца зусім розныя — і, паводле трапнага параўнання ацэньваюцца гумарыстаў, «двайкавагнутыя», і вельмі нават сабе «з формамі». Хоць большасць, безумоўна, вызначаецца стандартнымі мадэльнымі параметрамі — 90х60х90.

...Падыходзячы да Нацыянальнай школы прыгажосці задоўга да абвешчання 12 гадзін, мы здзіўляліся шчыльнасці прыгожых дзяўчат на квадратны метр. Няўжо сапраўды ўсе сабраліся на фінальны — у сэнсе, апошні з адборачных — кастынг VI Нацыянальнага конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь-2008»? Крыху пазней стала зразумела, што сталічны прыгляд, які і раней, стаў самым масавым — паўтысячы дзяўчат паспрабавалі сябе ў кастынг. Але на момант праходжання ў залу мы гэтага яшчэ не ведалі і сумленна сталі ў апошніх завітках чаргі — высокай, даўганогай і ўсмешлівай. Дарэчы, на кастынг прапусціліся толькі і выключна ўдзельніцы — таму ўсе «групы падтрымкі» ў асобах маладых людзей, сябровак і ўсхваляваных маці чакалі за дзвярыма, падтрымліваючы дзяўчат

СМС-камі і тэлефоннымі перамовамі.

Унутры ахоўнікі накіроўвалі дзяўчыну плыць у частку залы, абмежаваную каналамі, і тлумачылі нескладаныя правілы гэтага, пятнаццаціэтапа па ліку, кастынг. Жывая плынь «расшчэпалася» на дробныя групкі па 5 чалавек, якія і выходзілі перад ясныя вочы журы. Далей пачыналася ўласная работа суддзёў — Сяргея Нагорнага і дырэктара яго студыі моды Волгі Папавой, кіраўніка агенцтва «Тамара» Тамары Ганчаровай, дырэктара Нацыянальнай школы прыгажосці Волгі Сярожнікавай, «Міс фота-2006» Волгі Багатырэвіч і рэжысэра «Камедзі Клуб» Яўгена Булкі. Дзяўчат прасілі не проста «паказацца», але яшчэ і пагаварыць — прадставіцца, назваць свой узор, рост і параметры, а таксама ўвогуле крыху расказаць пра сябе. І тут некаторыя ўдзельніцы разгубіліся ва ўсю, распытачы свае вартасці. Хтосьці выпальвалі патрэбную інфармацыю на «раз, два», хтосьці заліваюцца са слёзай — не спыніш, але чамусьці забываўся пра галоўнае, тыя самыя параметры.

— Я вучуся... Але гэта да абеду. Пасля абеду я працую бухгалтарам, — расказала адна з канкурсантак. Яна ж уразіла журы заявай: «Параметраў сваіх я не ведаю, лічу, што фігура павінна быць у першую чаргу гарманічнай». Другая выдала:

— Параметраў у мяне нічога...
— Як — зусім нічога? — жануўся Жоня Булка.

— Нічога — у сэнсе, падыходзяць, — сумелася дзяўчына.

І пайшло, паехала: «Параметры выдатныя», «Я свае парамет-

Прыгожае жыццё НА КАСТЫНГУ «МІС БЕЛАРУСЬ-2008» ПРАХОДЗІЎ НОВЫ НАБОР У «ТОПЛЕС»?

ры ведаю толькі прыблізна» і нават «90х60х90, ніяк не менш». Хтосьці «прыплюсоўваў» сабе лішнія сантыметры да росту: «175! — А калі шчыра? — 174. — А калі яшчэ больш шчыра, то 172? — Ну, не ведаю, можа, былі хібы ў прыборы...» (Мінімальная планка росту для будучай «Міс Беларусь» — 173 см. А пажадана і ўсе 175. — Аўт.). Складвалася адчуванне, што добрая палова дзяўчат увогуле не паклапацілася перад выхадам з дому аб тым, каб памераць тры свае «абхваты». Нават хачелася прапанаваць ім выкарыстаць сантыметр, які абсалютна на выпадкова аказаўся ў нас з сабой — але... Наўняў удзельніцы не ведалі аднаго — для тых з іх, хто праходзіў у другі тур, на дэфіле ў купальніках, у любым выпадку яшчэ раз мела адбыцца працура аміеру, проста на ўсякі выпадак.

Затое шчырасць суддзі ўхвалялі. Калі на подыуме ў складзе чарговага пяцёркі з'явілася дзяўчына-першакурсніца зусім не «мадэльнай», звычайнай, і прызналася: «Гэта была мая мара, паўдзельніца ў падобным конкурсе», — Вольга Багатырэвіч зазначыла: «Вось бачыце, мары збяваюцца, галоўнае не баяцца выпрабываць сябе».

...Яшчэ адным каменем спатыкнення для некаторых удзельніц стала ўзрастае абмежаванне: да конкурсу дапусціліся дзяўчаты ад 18 да 24 гадоў, прычым з абавязковай умовай, каб 18 гадоў ужо споўнілася на момант фіналу — 2 мая. У іншых дэмант, якія ўжо мелі вопыт супраціўлення з тым ці іншым мадэльным агенствам, суддзі цікавіліся, ці заключаны з гэтым агенствам кантракт, ці дазва-

лі кіраўнік удзельніцаў у кастынг — каб потым пазбегчы праблем і высвятлення, каму «належаць» мадэль.

З некаторымі суддзі віталіся, як з добрымі знаёмымі. А як інакш, калі, напрыклад, бухгалтар Юля ў свае 24 гады ўдзельнічае ў конкурсе ўжо ў трэці раз, выступаючы то ад Магілёва, то ад Мінска, ды яшчэ «засваілася» ў некалькіх праектах, уключаючы «Трох халасяцкоў» на АНТ. Дый фіналістка конкурсу «Міс Мінск-2007», уключаючы пераможцу — Васілісу Рыжму — прафесіяналы моды ўжо добра ведаюць.

Аду з канкурсантак «разгаварылі» да таго, што яна — кандыдат, і летась нават заняла першае месца на прафесійным конкурсе, уразіўшы журы торшкіам.

— Чаму вы гэтае журы не здзіўляеце торшкіам? — прычэпіўся неўтаймоўны Булка.

— Бо яшчэ другі тур наперадзе, — знайшлася прэтэндэнтка.

— Можна, хоць бы за гэта прапусціць адразу ў другі тур? — жаласна спытала вядучы ў калег. Але тыя прычыпалі адбору не здрадзілі, выклікаўшы скаргу «Вось так заўжды!».

— Я вось расказаў ўсё твайму трэнеру пра торшкі, — прыгразіла Яўгену майстар фітнесу Наталія Наважылава, якая прысутнічала на кастынг у якасці педагога удзельніц.

— А на мне гэта не адлюстроўваецца, — парываў Булка, — на мне адлюстроўваецца толькі адсутнасць торшкіа!

Пакуль журы спрачалася і райлася: ці праходзіць у другі тур чарговая кандыдата, мы нечакана заўважылі ў дзвярках чарзе... рэдактар гурта «Топлес» Максіма Алейнікава і адну з удзельніц гур-

та Вольгу Вайніловіч. «Карыстаюцца момантам, свой кастынг праводзяць», — зашпалілі журналісты. Зрэшты, сам прадзюсар сцвярджаў, што дадатковы набор у гурт ён плануе правесці толькі ў сакавіку. Навошта тады прыйшоў — не прызнаўся.

— Павярніцеся да нас, калі ласка, і ўсміхніцеся, — папрасіла Вольга Сярожнікава адну з самых юных канкурсантак, хударлявую школьніцу.

— Ведаеце, у мяне зараз на зубах бракеткі, але я іх хутка здымаю, літаральна днямі, — сарамліва прызналася дзяўчына. Ёй далі веры і ў другі тур прапусцілі.

Бойкая Карына аб сабе расказвала ўпэўнена, не збіваючыся на «падколках»:

— Я — інжынер-тэхнолаг, займаюся зваркай. Вару веласпеды і матацыклы.

— Тут вось Ягор Вячаслававіч (Хрусталёў. — Аўт.) цікавіцца: ну і як, смачна выходзіць?

— Думаю, з разныкай, — не разгубілася дзяўчына. І ў наступны тур таксама прайшла. Гэтакаса была «дапушчана» да дэфіле студэнтка медуніверсітэта Настасся, якая застала... студыю-школу «Дамскі клуб» па адаптацыі правільных дзяўчат да ўмоў вялікага горада. Увогуле, хобі ў дзяўчат падабаліся адно за другое цікавейшае: хто гербарый з зёлка збірае, хто самааддана вышывае штаны і «ганталыкі», хто з бісеру ўпрыгажэнні робіць...

Тым не менш, экзатычныя захваленні і ўменне трымацца на

сцэне былі не самымі галоўнымі крытэрыямі адбору, і да другога тура засталася менш за троець ад агульнай колькасці прэтэндэнткаў. Прычым праз два гадзіны назірання мы ўгадалі вердыкт журы яшчэ да яго афіцыйнага агування. «Дзюно заўважыў: на першы тур ідуць — усе ўсміхаюцца, вітаюцца, а як прайшлі ў другі — усё, нос дагары, мы з вамі незнаёмыя», — пракаментаваў ахоўнік паводзіны некаторых прыгажунь. А тыя, якія высветлілася, рана радаліся: пасля другога тура для фатасесіі былі адабраны толькі 57 канкурсантак. Зрэшты, «толькі» — гэта адноснае паняцце. Скажам, з 300 удзельніц у Віцебскай вобласці партфоліо будзе зроблена для 52 дзяўчат, з 200 у Магілёўскай — для 43, у Гродзенскай — для 38, у Гомельскай — для 51, у Брэсцкай — для 54. А калі яшчэ ўлічыць, што на кастынгі прыйшлі не абавязкова ўраджэнні гэтага рэгіёна, але і студэнткі мясцовых ВНУ і СОНУ, то і гэтыя лічбы будуць удкладняцца.

У любым выпадку, днямі журы зноў збяраецца для таго, каб прагледзець фатасесіі канкурсантак і адбраць па 24 прадстаўніцы ад кожнай вобласці і асобна ад Мінска. Хутка ў дзяўчат пачнуцца ў Мінску рэпетыцыі і заняткі — дэфіле, гімнастыка, этыкет, акцёрскае майстэрства і г.д. Па выніках гэтых заняткаў у тэлевізійную частку праекта — 7 вялікіх шоу — пройдзе ўдвая менш удзельніц, па 12 з кожнай вобласці і Мінска. Да фіналу ж дойдзе ўсяго па 3 чалавекі, прычым сваіх кандыдатак ад кожнага рэгіёна змогуць вылучыць інтэрактыўна галасаваннем тэлеглядачы. Ну, а сам фінал мы ўбачым 2 мая ў Палацы Рэспублікі. Тады і стане зразумела, хто з дзяўчат атрымае залатую карону галоўнай беларускай прыгажуні і права прадстаўляць Беларусь на прэстыжных міжнародных конкурсах.

СЕННЯ

Месяц Поўня. Месяц у сузор'і Дзевы.

Сонца Усход Заход Дзённыя дні

Мінск — 7.35 17.13 9.38	Віцебск — 7.28 16.59 9.31	Магілёў — 7.25 17.03 9.38	Гомель — 7.18 17.04 9.46	Гродна — 7.50 17.29 9.39	Брэст — 7.46 17.34 9.48
-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

НАДВОР'Е на заўтра

Віцебск 749мм рт.ст. -2.0°C

Гродна 750мм рт.ст. -1.1°C

Мінск 747мм рт.ст. -2.0°C

Магілёў 747мм рт.ст. -4.2°C

Брэст 757мм рт.ст. -2.0°C

Гомель 752мм рт.ст. -4.6°C

Геамагнітныя ўзрушэнні

23 02 05 17 08 14 11 гадз.

Абазначэнні: — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў — невялікія геамагнітныя узрушэнні — малая геамагнітная бура

...і суседзі

ВАРШАВА 0..+2°C	КІЕВ -4..-2°C	РЫГА 0..+2°C
ВІЛЬНЮС -5..-3°C	МАСКВА -8..-6°C	С.-ПЕТЕРБУРГ -3..-1°C

Дзеці малююць... сусвет

У Мінску падведзены папярэднія вынікі міжнароднага дзіцячага мастацкага конкурсу UISAP. Гэты праект, арганізаваны кампаніяй «Юнілевер» сумесна з лонданскай Галерэяй сучаснага мастацтва Tate Modern, праходзіць вось ужо больш як 10 гадоў, але Беларусь да ліку краін-удзельніц далучылася ўпершыню.

Дакладней, летась канкурсанты з Беларусі прадставілі свае мастацкія работы, але... у складзе расійскай дэлегацыі (Расія і Украіна ўдзельнічаюць у UISAP ужо 5-ы раз). Тым не менш прафесійнае журы высака ацаніла іх, і сёлета наша краіна атрымала магчымасць быць прадстаўленай на конкурсе ўжо як самастойны ўдзельнік.

Тэму мастацкага конкурсу арганізатары абралі няпростую: «Прыгажосць і супярэчнасці: Розныя сусветы», але дзіцяці гэта не напалохала. Больш як 800 юных мастакоў з 12 школ і гімназій Віцебска, Гомеля, Гродна, Мінска (па тры школы з кожнага горада) далучыліся да творчага спаборніцтва. Сам конкурс, як расказала яго арт-куратор у Беларусі Таццяна Новікава, доўжыцца 6 гадзін: «Для ма-

ленькіх, 8-гадовых, дзеткаў гэты праект часу знаходзіць, для старэйшых, 16-гадовых удзельнікаў, за надта малы, але тым не менш кожны прадставіць сваё бачанне тэмы, раскрыве яе, як мог. А мы расследвалам лі галоўную задану — даць дзецям заахвочванне, паказаць, што заняткі мастацтвам — гэта цікава і прэстыжна». 37 лепшых работ трапілі ў паўфінальны конкурс і нават выставіліся ў студзень у Музеі сучаснага мастацтва ў Мінску, а пасля ацэнак глядачоў разглядаліся прафесіяналамі. Журы на чале з вядомым беларускім мастаком і дызайнерам Уладзімірам Цясельрам разглядала абсалютна ўсе жанры і тэхнікі: ад малюнкаў фламастэрамі да 3D-анімацыі. Аднак пераможцамі, паводле правілаў, становяцца толькі 3 работы. Імі сталі карціны мінскай школьніцы Паліны Пугачоўскай (9 гадоў) «Я падаю ў нябёсы» — **фота 1**, Ульяны Гарбуз (10 гадоў) «Час не спыніцца» — **фота 2** і Алены Шапельніка (11 гадоў) «Мая

зямля» — **фота 3**. «Ацэньваючы работы, мы не ведалі, хто і адкуль на мастацкіх вартасці, — прызнаўся Уладзімір Цясель. — Будзем лічыць, што будучыня беларускага мастацтва ў жаночых руках».

Вясной вынікі міжнароднага конкурсу UISAP будуць падведзены ў Санкт-Пецярбургу, дзе зборна аўтары 9 лепшых работ з Беларусі, Расіі і Украіны, а таксама выкладчыкі юных мастакоў. Работы ўсіх 9 фіналістаў будуць дастаныя ў Лондан, на экспазіцыю ў Галерэю сучаснага мастацтва, а пераможцаў — па адным з кожнай краіны — у сакавіку 2008 года арганізатары запросяць прадставіць сваю карціну асабіста. Уласна кажучы, паездка ў сталіцу Вялікабрытаніі, сустрэчы з вядомымі мастакамі і майстар-класы, насычаная экскурсійная праграма — гэта і будзе галоўны прыз і гэты «першы штуршок» для развіцця талентаў. А налета конкурс будзе абвешчаны зноў. «Я не выключаю, што гэты праект будзе доўжыцца і 5, і дзесяць гадоў, бо юныя беларускія мастакі паўвездзілі, што яны сапраўды здольныя прадставіць краіну на любым, самым высокім, узроўні», — адзначыў дырэктар па карпаратыўных сувязях ТАА «Юнілевер» СНД Дзяснін Турчэніч.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

Інфарм-укол

У чым заключаецца шлюбная дысгармонія?

Жанчыны бачаць яе прычыны ў адсутнасці ўвагі і клопату, фактаў дасягнення мэтай у жыцці, злоўжыванні спіртнымі напоямі, немагчымасці мець дзяцей, грубасці, цынізму, непадзельным каханні... Мужчыны называюць наступныя прычыны: сексуальная абіявакасць, адсутнасць узаемнай увагі і ласкі, няўменне весці хатню гаспадарку, нявернасць, непадзельнае каханне...

Наўняў такіх прычын сведчыць аб недастатковай рыхтаванасці шлюбных партнёраў да сямейнага жыцця. Пераадоленню негатывных момантаў на працягу ўзроста перыяду псіхалагічнай адаптацыі, які мае месца ва ўсіх шлюбах, будзе спрыяць жаночае стрыманасць, глыбокая пачуццёвая і павялі адно да аднаго.

Паслухаць і выслухаць — рэчы розныя

Паслухальнасць, наколькі вы ўмеце слухаць адно аднаго, доваля проста: калі свае словы чалавек памятае лепш, чым словы партнёра, гэта прымета таго, што людзі абмяняюцца маналагамі.

Псіхалагі пранаююць у такіх выпадках розныя практыкаванні. Напрыклад, просяць аднаго партнёра гаварыць аб важных для яго рэчах на працягу дзвюх хвілін, а другога — паўтарыць інфармацыю і пацвярдыць, ці правільна ён яе зразумее. Пасля неабходна памяняцца месцамі. Гэта практыкаванне вельмі карыснае для наладжвання сямейнай адносін — яго можна паўтараць так часта, як гэта патрэбна, каб лепей разумець свайго партнёра і стаць бліжэй адно аднаму.

Вядучая рубрыкі Святлана БАРЫСЕНКА.

Запашальнік

Скокі пад барока

Напярэдадні замежных гастроляў і фестывальных паездак адзін з найбольш папулярных гуртоў сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» даюць у сталічным Палацы прафсаюзаў сольны канцэрт. Абудзецца гэта акурат у Дзень св. Валяціны, 14 лютага.

У праграму будуць уключаны многія танцы са славуэтага «Полацкага шшытка» — нотнага руканісу XVII стагоддзя. Прычым выбар гэты музыканты зрабілі наўмысна — не так даўно фактычны адкрывальнік руканісу, беларускі прафесар Адам Мальдэцкі, адзначыў сваё 75-годдзе.

Акрамя таго, на канцэрце ўпершыню прагучаць некалькі твораў, якія будуць уключаны ў чарговы альбом «Старога Ольсы» (запіс дыску пачнецца праз месяц). Гэта танцы і лютневыя творы беларускіх і заходнеўрапейскіх аўтараў XV—XVII стагоддзяў. Дарэчы, танцавальную падтрымку вечара забяспечыць — і пакажа глядачам аўтэнтычны адметны праект — тэатр сярэднявечных мініячур «Яварына».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Новыя маркі

30 студзеня 2008 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь увары ў паштовае абарачэнне серыю з дзвюх марак «Паліванне», падрыхтаваную ВЦ «Марка» РУП «Белпошта». Мастакі Лілья Гардзеева і Іван Лукіч.

4 лютага ўведзена ў жыццё Вішэнта Дуніна-паштовае абарачэнне марка «200 гадоў з дня нараджэння Вішэнта Дуніна-Марцінкевіча». Мастак Святлана Лумянская.

13 лютага

1918 год — 90 гадоў з дня нараджэння Петра Міронавіча Машэрава, вядомага партыйнага і дзяржаўнага дзеяча Беларусі, Героя Савецкага Саюза, Героя Сацыялістычнай Працы. У 1965—1980 гадах — першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Кампартыі Беларусі.

1839 год — адбыўся Полацкі царкоўны сабор, які адмяніў Брэсцкую царкоўную ўнію 1596 года, у выніку чаго Беларуская ўніяцкая царква была далучана да Рускай праваслаўнай царквы.

«Імператар Фрыдрых Вялікі мае выключны статус перад нямецкай літаратурай — напісаў тату, што свае вершы ён пісаў на французскай мове».

Генрых Гейнэ (1797—1856), нямецкі паэт, празаік, літаратуры крытык.

Усміхнёмся!

Мяжа сквапанасці — гэта калі прадаеш свае візітныя карткі.

— У тэатры зноў аншлаг. Чым так цікавіць глядачоў гэты спектакль?

— Галоўная геранія там часта мяняе ўборы. Гэта прыцягвае нашын. А мяняе яна іх проста на сцэне. Гэта прыцягвае мужчын.

— Дзяўчына, а які ў вас тэлефончык?

- Мабільны.
- Нумар які?
- Федэральны.
- Лічбы якія?
- Арабскія.

Шторм. Усе пасажыры

сабраліся ў кают-кампаніі. Адна дама штурхае ў бок мужа: — Сена, глядзі на твар жанчыны, якая сядзіць насупраць. Купі мне сукенку гэткага ж прыемнага зялёнага колеру!

Бонд... Дзяміс Бонд

Кветкі. Творчасць. Выставы

Кветкі. Творчасць. Выставы

Рамантыка

Каханне і прырода, чалавечыя фантазіі і майстэрства зліліся ў адно непаўторнае цэлае да Дня святаго Валяціны. Вынік гэтага адна дня можна ўбачыць на спецыяльнай выставе, арганізаванай Мінскім гарадскім клубам фларыстаў у Палацы культуры і спорту чыгуначнікаў.

Арыгінальныя валіяцінкі і кампазіцыі з кветак, эксклюзіўныя святочныя аб'екты інтэр'ера, насценныя пано і калажы, выкананыя ў розных аўтарскіх тэхніках — безліч рамантычных падарункаў разнастайных колераў, памеўраў і дызайнерскіх раслінняў. Кожны экспанат — вынік работы беларускіх фларыстаў, як простых аматараў, так і прафесіяналаў, работнікаў салонаў.

— Усе аб'екты былі зроблены спецыяльна для гэтай выставы, — расказвае Таццяна Говін, дырэктар Мінскага гарадскога клуба фларыстаў, — Кіраваў творчым працэсам Мікалай Агол, майстар-фларыст міжнароднага класа з Мадрыда, які адлучыўся на наша запрашэнне і падзяліўся з членамі клуба сваім умемнем.

Асноўным матэрыялам для стварэння суверэнаў сталі дарункі прыроды: жывыя і засуханыя кветкі, галінкі, жалуды, пер'е.

— Упершыню такую выставу мы ладзілі ў 2002 годзе. Яна мела нечакана вялікі поспех і з таго часу стала традыцыйнай, — гаворыць Таццяна Анастольна. — Цяпер мы арганізоўваем шэсць выстаў у год — да кожнага асноўнага свята. Наступная, напрыклад, будзе прысвечаная Дню жанчын. Звычайна выстава да Дня ўсіх захаваных самая наведваемая. І не дзіва, бо не так лёгка знайсці сапраўды непаўторны, арыгінальны падарунак для дарагога чалавека. А тут кожная работа — эксклюзіў. Ацаніць цуды фантазіі і майстэрства можна штодня з 11 да 19 гадзін. Выстава завершыць сваю работу непасрэдна ў Свята Кахання, 14 лютага.

Таццяна ДАНИЛУШКІНА. Фота аўтара.

Нагледзеліся серыялаў... Крымінал

Навучэнцаў адной з пінаскіх навучальных устаноў вымагаў грошы ў таварыша за захаванне тайны яго «інтымнага жыцця». Сваё маўчанне 18-гадовы шантажыст ацаніў у сотні з лішкам долараў. Але быў затрыманым супрацоўнікамі міліцыі падчас перадачы часткі сумы. Цяпер дзевяццацца адказваць па закону.

Яна СВЕТАВА.